

АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА І ДЗМІТРЫЙ МЯДЗВЕДЗЕЎ АБМЕРКАВАЛІ БЕЛАРУСКА-РАСІЙСКАЕ СУПРАЦОЎНІЦТВА Ў РОЗНЫХ СФЕРАХ

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка ў дзяржаўнай рэзідэнцыі «Заслаўе» правёў сустрэчу са старшынёй урада Расійскай Федэрацыі Дзмітрыем Мядзведзевым, паведамілі БЕЛТА ў прэс-службе беларускага лідара.

Бакі абмеркавалі шырокі спектр пытанняў супрацоўніцтва Беларусі і Расіі ў розных сферах, узаемадзейненне ў інтэграцыйных аб'яднаннях, перспектывы саюзнага будаўніцтва, вынікі праведзенага ў Мінску пасяджэння Савета кіраўнікоў урадаў СНД.

НАМЕСНІК ДЫРЭКТАРА ІАЦ УЗНАГАРОДЖАНЫ РАСІЙСКИМ ОРДЭНАМ ДРУЖБЫ

Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін узнагародзіў намесніка дырэктара Інфармацыйна-аналітычнага цэнтру пры Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі Льва Крыштаповіча ордэнам Дружбы. Адапаведны ўказ апублікаваны на афіцыйным інтэрнэт-партале прававой інфармацыі РФ, паведамляе БЕЛТА.

Леў Крыштаповіч удастоены ўзнагароды за вялікі ўклад ва ўмацаванне дружбы і супрацоўніцтва з Расійскай Федэрацыяй, адзначаецца ва ўказе.

■ Соцыум

«КОЖНАЕ ДЗІЦЦА ПАВІННА БЫЦЬ ЖАДАНЫМ»

Такую думку на міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Сям'я ў кантакце дэмаграфічных і гендарных праблем сучаснага грамадства» выказала міністр працы і сацыяльнай абароны Марыяна ШЧОТКІНА. «А дзяржава, у сваю чаргу, будзе працягваць актыўна ўкараняць новыя формы падтрымкі сем'яў ў дзецым».

Так, у праекце Закона «Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у Працоўны кодэкс Рэспублікі Беларусь» прадугледжана норма аб расшырэнні кола аб'ектаў, якія маюць права на сацыяльны водпуск па доглядзе дзіцяці замест маці. Такое права дадаткова будзе дадзена бацьку, які працуе, іншым сваякам дзіцяці, калі маці з'яўляецца індывідуальным прадпрымальнікам, прыватным натарыусам, адвакатам, рамеснікам. Пры гэтым гарантуецца захаваанне працоўнага месца.

Будзе пашырацца і спектр сацыяльных паслуг. Так, у адпаведнасці з новай рэдакцыяй Закона «Аб сацыяльным аслугоўванні» прадугледжваецца развіццё праграм сацабслугоўвання сям'і, службаў па доглядзе дзяцей, аказанне дапамогі бацькам у выхаванні дзяцей. Напоўным сем'ям, якія выхоўваюць дзіця-інваліда, і сем'ям, якія выхоўваюць дваіх і больш дзяцей-інвалідаў, будучы праланаваны бясплатныя кароткачасовыя паслугі няняк.

На базе стацыянарных устаноў сістэмы Міністэрства працы і сацыяльнай абароны ўжо сёння вядзецца работа па стварэнні ўмоў для аказання паслугі сацыяльнай перадашкі: бацькам, якія выхоўваюць дзяцей-інвалідаў, даецца магчымасць на пэўны перыяд аднавіць свае сілы, вырашыць сямейна-бытавыя пытанні. У гэты час за іх дзеткам прыгледзяць кваліфікаваныя спецыялісты.

Плануецца таксама ўвесці льготнае кредытаванне працэдурі ЭКА шлюбым парам, якія з-за бясплоддзя не могуць мець дзяцей (а такіх у краіне — 14-15%). У дзяржаўных аховы здароўя сем'яў, у якіх два папярэднія цыклы падсідкі змёрбына былі з адмоўным вынікам, наступная спроба праводзіцца бясплатна. За студзеня — красавік 2013-га праведзена 31 бясплатная падсідка змёрбына ў праграме трэцяга па ліку ЭКА.

— Пры гэтым мы павінны разумець, што, усяляк падтрымліваючы сям'ю, нельга далучаць сацыяльнага ўтрыманства, — падкрэсліла Марыяна Шчоткіна. — Кожнае дзіця павінна быць жадамым. На гэта накіравана сямейная ідэалогія, у цэнтры якой — павышэнне ўстойлівасці сям'і як сацыяльнага інстытута, умацаванне сямейных традыцый і салідарнасць пакаленняў. Калі дзеці растуць у духоўна моцнай, згуртаванай сям'і, то і дзяржава будзе больш моцнай і стабільнай.

Важна, каб сям'я пры нараджэнні другога, трэцяга дзіцяці магла захаваць звыклы лад і ўзровень жыцця. Гэта лепшы стымул да павелічэння складу сям'яў.

— Таме сям'і ў сучасным грамадстве надаецца пільная ўвага ў многіх краінах, — адзначыла старшыня Беларускага саюза жанчын Надзея ЕРМАКОВА. — Сёння ў Мінск на канферэнцыю прыехалі навукоўцы, грамадскія дзеячы, эксперты, кіраўнікі праграм па сямейнай палітыцы з Расіі, Грузіі, Азербайджана, Літвы, Украіны... Мы сабраліся, каб абгуляць назапашаны вопыт па рашэнні праблем сям'і, выпрацаваць на аснове нацыянальнай і агульнасусветных тэндэнцый стратэгію сумеснай дзейнасці дзяржавы і грамадзянскай супольнасці ў вырашэнні дэмаграфічных і гендарных праблем.

На думку Надзеі Андрэеўны, асноўная праблема крывізісу інстытута сям'і ў тым, што ў сямейных узаемаадносінх губляецца дыюнасць. І тут шмат што залежыць менавіта ад жанчыны — жанчыны-жонкі, жанчыны-маці...

Надзея ДРЫЛА.

Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь выказвае глыбокія спачуваны старшыні Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы Сянько У.Л. у сувязі з напаткаўшым яго вялікім горам — смерцю СЯСТРЫ.

КОЛЬКАСЦЬ АБИТУРЕНТАЎ СКАРАЦІЛАСЯ...

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Паколькі беларуская мова працягвае здаваць сярод абітурэнтаў свае аказалі, самай масавай дысцыплінай на ЦТ аказалася руская мова: на яе зарэгістраваліся 83 829 чалавек. А на беларускую аформілі пропускі ўсяго 33 564 чалавекі. Другой па масавасці стала матэматыка — больш як 76 тысяч ахвотных. На цэнтралізаванае тэсціраванне па фізіцы было аформлена і выдадзена 35 756 пропускуў, па хіміі — 14 705, біялогіі — 24 658, геаграфіі — 1899. На тэст па англійскай мове зарэгістраваліся 23 389 чалавек, а на іспанскую мову — толькі 248. Гра-

фота Марыны БЕГУНЮКОВАЙ.



мадазнаўства ў пункты правядзення тэсціравання прыйдучы здаваць 8250 чалавек, сусветную гісторыю найноўшага часу — 1491, гісторыю Беларусі — 19 174.

Як вядома, ва ўсіх удзельніках цэнтралізаванага тэсціравання ёсць права яшчэ падчас рэгістрацыі на ЦТ выбіраць, на якой з дзюэк дзяржаўных моў яны жадаюць здаваць цэнтралізаванае тэсціраванне. Сёлета пісаць тэст па гісторыі Беларусі на беларускай мове пажадалі ўсяго 18,8% ад агульнай колькасці тых, каму трэба здаваць гэты прадмет. У 2012 годзе аналагічны складу складала 23,5% ад агульнай колькасці, а ў 2011 годзе — каля 33%.

Фізіку і матэматыку на беларускай мове будучы здаваць крыху больш як 5% удзельнікаў цэнтралізаванага тэсціравання, геаграфію — 4,5%, грамадазнаўства — каля 2%.

Цэнтралізаванае тэсціраванне стартуе ў Беларусі 14 чэрвеня. І першымі ў пункты правядзення ЦТ прыйдучы абітурэнтны, якія пажадалі здаваць родную мову. Ці знойдуцца ахвотныя ў наступным годзе, цяжка сказаць, бо ў 2014 годзе змест тэстаў па беларускай мове будзе складацца ўжо з ўлікам новай беларускай арфаграфіі.

Надзея НІКАЛАЕВА.

Аляксандр ЯКАБСОН:

«Паабяцалі — выконвайце!»

Аляксандр Якабсон, старшыня Камітэта дзяржаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь, узначаліў рабочую групу, якая на Віцебшчыне займаецца маніторынгам працы дзяржаўных органаў і арганізацый са зваротамі грамадзян. Чарговы тэматычны маніторынг у адпаведнасці з даручэннем кіраўніка дзяржавы будзе праводзіцца па ўсёй краіне.

Аляксандр Якабсон падчас асабістага прыёму выслухоўваў грамадзян у Талачынскім раёне.

У прыватнасці, візіцёр пенсійнага ўзросту паскардзіўся, што яго жонка 1,5 года не можа атрымаць зарплату. Запазычыла грошы прадпрыемства, якое займалася вырабам жалезабетонных канструкцый. Старшыня Талачынскага райвыканкама Аляксей ГАРНАК і яго падначаленыя, ведалі і ў Камітэце дзяржаўнага кантролю Віцебскай вобласці. Такіх праблемных прадпрыемстваў — з запазычанасцю па заробку ў буйных памерах — у Прыдзвінскім краі больш няма.

Галоўны рэвізор краіны, выслухоўшы тлумачэнні адказных асоб пра тое, што сітуацыя праблемная ўжо не першы год, запытаў: «Дык што, нельга было знайсці ў бюджэце гэтыя грошы, каб разлічыцца з людзьмі?» І па-рэкамендаваў: «Ніколі і ні пры якіх абставінах не квітую на папярэдніх кіраўнікоў. Прышлі ў раён працаваць, а не звальваць віну на тых, хто працаваў раней».

■ Погляд

«БЕСПРЭЦЭДЭНТНЫ МЕХАΝІЗМ», ЯКІ ПАКУЛЬ ПРАЦУЕ НЕ ВА ЎСІМ

Час гучных лозунгаў скончыўся. Краіны Адноўні эканамічнай прасторы сутыкнуліся з канкрэтнымі практычнымі праблемамі. Трэба пачынаць працаваць. Такое ўражанне засталася ў мяне пасля Форуму дзелавых людзей дзяржаў — удзельнік АЭП, які прайшоў напрыканцы мінулага тыдня ў Мінску.

«Праселі» —

трэба паднімацца

Выніковыя выступленні прэм'ер-міністраў былі, на здзіўленне, не мажорнымі, а хутчэй, нейтральна-дзелавымі. Кожны выходзіў на рыбуну, несучы дзесяці ўнутры сябе пэўныя праблемы інтэграцыі і жаданне іх агучыць. Найбольш запамінальнымі сталі выступленні беларускага і расійскага прэм'ераў.

Міхаіл Мясніковіч, кіраўнік урада Беларусі, пачаў з таго, што звярнуў увагу на лішак пазітывізму: «Мы шмат гаворым пра пазітывныя рэчы, поспехі, але пазітыву маглі быць і болей. Калі паглядзець на некаторыя вынікі работы ў першым квартале гэтага года, узаемны тавараварот краін — удзельнік Адноўні эканамічнай прасторы знізіўся на 15%. Аналагічна «прасела» Садружжасць. Гэта вельмі дрэнныя звесткі, таму трэба не разварушыцца, а актыўна дзейнічаць». У вырашэнні гэтых пытанняў асноўным інструментам наш прэм'ер бацьчы Еўразійскаму эканамічнаму камісію.

Ёсць праблемы ў пабудове адзінага рынку. Міхаіл Мясніковіч заявіў, што, каб стварыць агульны рынак, трэба ў першую чаргу лібералізаваць нашы ўнутраныя гандаль: «Пакулы гэтага няма. Калі паглядзець на макра-ўзроўні, мы, на першы погляд, гаворым пра ўзаемавыключальныя рэчы: з аднаго боку, мы кажам пра агульны рынак трох дзяржаў



Аляксандр ЯКАБСОН прымае грамадзян у Талачыне.

расказала, што хоча атрымаць жыллё з выгодамі. Зараз жыве ў доме, які прадаставіў выканкам: жыллё ў жудасным стане. А свай дом, які высветлілася, збіралася рамантаваць, ды так і не ўзялася... Галоўны кантралёр краіны папрасіў мясцовых кіраўнікоў яшчэ раз разабрацца ў сітуацыі, бо галоўнае — абараніць правы дзяцей. Фактычна 6 чалавек (разам з дарослымі) пражываюць на плошчы крыху больш за 30 «квадратаў».

Ігумення жаночага Свята-Пакроўскага манастыра ў Талачыне Анфіса прасіла паспрыць вырашэнню пытання па перадачы прыходу будынка, які належыць дэпартаменту «Ахова».

Паводле яе слоў, калісьці гэты будынак стаў у на манастырской тэрыторыі. Але эксперты пакуць што гэта не павердзілі. Паводле слоў матушкі Анфісы, у будынку будучы праводзіць заняткі для дзяцей і дарослых па вывучэнні асноў веры. Аляксандр Якабсон паабяцаў асабіста падтрымку, тым больш што ігумення расказала, што яшчэ ў

■ Блізкая ўлада

1990-х было прынята рашэнне аб перадачы «спрэчнага» дома. — Па даручэнні кіраўніка дзяржавы маніторынг праводзіцца ва ўсіх абласцях. Летась група, якую я ўзначальваў, праводзіла маніторынг у Гомельскай вобласці. Сёлета ў нас па графіку Віцебшчына, — патлумачыў Аляксандр Якабсон. — Учора сустрэкаўся з насельніцтвам Мёрскага раёна. І зноў пераказана, што ў многіх кіраўнікоў існуе такая практыка: даваць абяцанні, а потым не выконваць іх.

Па словах Аляксандра Якабсона, ёсць сур'ёзныя пытанні, якія не залежаць ад мясцовых органаў ўлады, напрыклад, газіфікацыя. Ёсць складаныя пытанні, якія трэба вырашаць пры дапамоце рэспубліканскіх органаў упраўлення. Але большасць — тыя, якія датычацца непасрэдна мясцовых кіраўнікоў.

Карэспандэнт «Звязды» агучыў пытанне ад некаторых чытачоў, якія скардзіліся, што дзяржаўна-роль, замест таго, каб разбірацца з праблемамі, выказанымі ў зваротах па тэлефоне, пераадрасоўвае іх тым органам, на якія людзі скардзіцца. Галоўны кантралёр адказаў, што за рэжым выключэннем (калі праблема насамрэч дробная) кантрольнае ведамства імкнецца ўнікнуць у пытанне.

— Мы, як правіла, стараемся не пераадрасоўваць звароты ад людзей мясцовым органам улады. І калі пытанне не дробнае, а прычыновае, грунтоўнае, мы самі разбіраемся ў ім, — канстатаваў Аляксандр Якабсон.

Аляксандр ПУСКАНСКИ. Талачына — Віцебск.

НАВІНЫ

ПАДЗЕІ

ФАКТЫ

УКРАІНА НА РАЗДАРОЖЖЫ?

У той жа час мемарандум адыграў сваю ролю, выклікаўшы рэанасць з боку Еўрасаюза. Як і чакалася, пайшла дастаткова сур'ёзная рэакцыя, паколькі кіраўнік Еўракамісіі Жазэ Мануэл Барозу яшчэ ў лютым 2013 года заявіў, што Украіна не зможа адначасова быць членам Мытнага саюза з Расіяй і далучыцца да пагаднення аб свабодным гандлі з ЕС, выказваючы сваю думку ў форме ультыматуму: «Гэта немагчыма».

Пазіцыя Еўрасаюза па гэтым пытанні не памяншалася і цяпер. Пітар Стано, прэс-секратар еўракамісары па пытаннях пашырэння і Еўрапейскай палітыкі супрацьстаяць пацвердзіў гэта. «Мы нагадваем пра нашу пазіцыю аб тым, што любая форма супрацоўніцтва Украіны і Мытнага саюза не павінна супярэчыць будучым абавязцтвам Украіны ў рамках Пагаднення аб асацыяцыі, уключаючы глыбокую і ўсеабадымную зону свабоднага гандлю, і не павінна пашкодзіць магчымасці яго падпісання».

Міністр замежных спраў Літвы Лінас Лінквічус заявіў: «Трэба вывучыць дакументы. Тое, што робіцца ў кантэксце супрацоўніцтва з Мытным саюзам, павінна быць ёсць ступеням вывучана на прадмет таго, ці адпавядае гэта ўраўнаважаным дапамагам». Заява Лінквічуса стала ключовай па гэтым пытанні, паколькі, хоць Літва і з'яўляецца адной з самых малых эканомік ЕС, але ў бліжэйшыя гаўдо будзе яго ўзначальваць. У сувязі з гэтым пытаннем адбылася таксама тэлефонная размова прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча з прэзідэнтам Еўракамісіі, у якой кіраўнік Украіны запэўніў Барозу, што новая мадэль супрацоў-

ТРАЦІНА АД НОРМЫ АПАДКАЎ — ЗА ДЗЕНЬ

Моцны лівень, які прайшоў у Гомелі ў нядзелю, забяспечыў выкананне 1/3 месячнай нормы ападкаў. За дзень на галовы гамельчан выпала, па метэаралагічных даных, 35 мм ападкаў — пры норме 87 мм. Як паведамілі ў прэс-службе Гомельскага абласнога ўпраўлення МНС, з-за таго, што ліўневая сістэма ў абласным цэнтры на асобных участках гарадскіх дарог не спраўлялася з патокам дажджавых вод, узровень вады над праезнай часткай дарогі ў гэтых месцах склаўся ўвыш 10 см. У выніку адбыўся кароткачасовы перапынак у рабоце гарадскога электрычнага транспарту — 20 хвілін тралейбусы не маглі пераадолець водныя перашкоды на трох участках дарог. Пры гэтым у Гомелі і населеных пунктах вобласці ўсе аб'екты жыццязабеспячэння працуюць у звычайным рэжыме.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

ГРОЗНЫЯ СІЛЫ ПРЫРОДЫ

1 чэрвеня, бліжэй да вечара, загарэўся дах аднаго са спальных карпусоў Сявусьскага дома-інтэрната для дзяцей-інвалідаў з асаблівасцямі псіхфізічнага развіцця, што ў Глускім раёне. Прычынай здарэння стала навалыніца.

У Магілёўскім абласным ўпраўленні МНС расказалі, што наляцелі моцныя вецер і пачалі біць магутныя навалынічныя разрады. Адзін з іх быў настолькі моцным, што з рэзакт пасыпаліся іскры. Работнікі інтэрната вырашылі правярць усе будынкі і неўзабаве ўбачылі, як выбіваецца дым з-пад даху аднаго са спальных карпусоў. Адрозу ж прыступілі да экстраннай эвакуацыі і 12 чалавек вывелі ў бяспечнае месца.

Выратавальнікі прыехалі на дапамогу і патушылі пажар. Ніхто не пацярпеў, маёмасць у пакоях засталася цэлая. У выніку пашкоджаны дах і ўваходы тамбуру у будынак.

Алена КАЗЛОВА.

БЯСПЕКА ПРАЦЫ ЯК АСНОВА

Абласны дзень аховы працы прайшоў у Пінску. Кіраўнікі раёнаў Брэсцкай вобласці, абласных арганізацый, службаў і ведамстваў пад кіраўніцтвам старшын аблвыканкама Канстанціна Сумара наведалі сітуацыю па бяспецы працы. На выніковым пасяджэнні губернатар вобласці падкрэсліў, што бяспека працы павінна стаць нормай жыцця для кожнага працаўніка.

Варта нагадаць, што тыднем раней у Брэсце адбылася прадстаўнічая нарада па выніках Дырэктарыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь №1 «Аб мерах па ўмацаванні грамадскай бяспекі і дысцыпліны» на прадпрыемствах дрэвапрацоўчай галіны. У ходзе маніторынгу, які правялі пракуроры і Дзяржаўна-кантроль напярэдадні, выяўлены парушэнні заканадаўства аб ахове працы і тэхніцы бяспекі. Па выніках праверак, які адначасна пракурор вобласці Іван Наскевіч, да адказнасці прыцягнуты 122 службовыя асобы, заведзена адна крымінальная справа. Не ўсё гладка і з пажарнай бяспекай. Удзельнікі нарады выпрацавалі комплекс захадаў, накіраваных на павышэнне бяспекі ў дрэвапрацоўчай галіне.

Святлана ЯСКЕВІЧ.

ПАЦЯРПЕЎ У БАЛЬНИЦЫ

16-гадовы юнак, які працаваў у якасці дапаможнага рабочага, пацярпеў на пажары ў Гомельскай цэнтральнай гарадско-клінічнай бальніцы №1. Узгаранне ліквідавалі па рэзуду выратавальнікаў. Была праведзена часовая эвакуацыя 30 чалавек.

Як расказалі ў прэс-службе Гомельскага абласнога ўпраўлення МНС, у адным з пакояў рэўматалагічнага аддзялення, якое размешчана ў старым корпусе бальніцы, праходзіў касметычны рамонт. У якасці дапаможных рабочых у брыгадзе працавалі два падлеткі 1997 г.н. Пасля таго, як рабочыя выканалі рамонт, юнакам засталася прыбраць смецце ў памяшканьня, а пры дапамозе салвету ачысціць ад кропель фарбы падлогу, мэбле і іншае. Падчас прыбрания адзін з падлеткаў закурўў. У выніку адбылася ўспышка парунай нафтапрадуктаў з бутэлькі з наступным разліваннем гаручай вадкасці з перакуленай бутэлькі. Адзін з хлопцаў пасля ўзгарання ўцёк, а другі прыступіў да самастойнага тушэння пажару, у выніку чаго і пацярпеў — атрымаў алёкі 2-й ступені правай галёнкі і быў шпіталізаваны ў апёкавае аддзяленне, якое знаходзіцца на тым жа паверсе бальніцы. Па гэтым факце праверку праводзяць праваахоўныя органы.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

ВОЛАС СІБЕЕ, А ГАЛАВА ШАЛЕЕ

Супрацоўнікі аддзялення па нарккантролі і супрацьдзеянні гандлю людзьмі Партызанскага РУУС сталіцы разам з байцамі спецпадраздзялення «Алмаз» затрымалі 65-гадовую жанчыну. Яна, па звестках аперацыйнікаў, займалася пастаўкамі ў Мінск... сінтэтычнага наркатычнага рэчыва метадон.

— Падазроная была затрымана ноччу, калі толькі паспела прыехаць з Магілёва. Я высветлілася, затрыманая дастаўляла наркотык не ў першы раз, хаця ў поле зроку супрацоўнікаў міліцыі ў сувязі з незаконным абарачэннем наркатыкаў раней не трапляла, — паведаміла «Звяздзе» прэс-афіцёр Партызанскага РУУС г. Мінска Ганна Чыж-Літаш. — Падчас вобшыку ў жанчыны знайшлі 21 грам метадона, які з мэтай далейшай рэалізацыі быў расфасаваны па пакуначках. Гэта тая партыя крымінальнага рэчыва, затрыманая знаходзіцца ў ізалятары часовага ўтрымання.

Сяргей РАСОЛЬКА.

■ Меркаванне

УКРАІНА НА РАЗДАРОЖЖЫ?

29 мая 2013 года ў Астане Украіна атрымала прычынавую згоду на далучэнне да Мытнага саюза (МС) фактычна ў якасці назіральніка. Фактычна, паколькі ў самым тэксце мемарандума не змяшчаецца ўказанія на статус назіральніка, але прадстаўнік Украіны будзе мець у МС тую ж права і магчымасці, якія звычайна з'яўляюцца з гэтым паняццем. 31 мая на саміце ў Мінску Украіна і Еўразійская эканамічная камісія афіцыйна зацвердзілі мемарандум аб гэтым, які ўвайшоў у сілу з моманту падпісання.

Гэтыя падзеі выклікалі мноства водгукіў зацікаўленых бакоў і экспертаў. Галоўным пытаннем дыскусіі было наступнае — ці з'яўляецца паглыбленне кааперацыі Украіны з МС першым крокам на шляху далейшай інтэграцыі, або гэта ўсяго толькі маневр Украіны з тым, каб паказаць Еўрасаюзу, што варта паспяшацца з прыняццем пагаднення аб асацыяцыі і зоне свабоднага гандлю з Украінай, зняўшы існуючыя да гэтай краіны прэтэнзіі?

На жаль, трэба адзначыць, што, улічваючы каментарыі з боку афіцыйных прадстаўнікоў Украіны, найбольш верагодным з'яўляецца другое. Саветнік прэзідэнта Украіны, уплываваны Украіны на пытаннях знешнепалітычных і інтэграцыйных працэсаў, кіраўнік прадстаўніцтва Украіны пры Еўрапейскім саюзе Канстанцін Елісееў падкрэсліў, што Украіна спраўдзі імкнецца пабудоваць раўнапраўныя гандлёва-эканамічныя адносіны з краінамі Мытнага саюза, пры гэтым не

парушаючы палажэнні ўкраінскага заканадаўства і абавязцельствы, узятыя перад Еўрасаюзам, а таксама дамоўленасці ў рамках Сусветнай гандлёвай арганізацыі.

Віцэ-прэм'ер-міністр Украіны Аляксандр Віпкул у эфіры ток-шоў заявіў, што «статус назіральніка дазволіць актывізаваць супрацоўніцтва з Расіяй, Беларусія і Казахстанам», пры гэтым адзначыўшы, што Украіна працягвае рыхтавацца да падпісання пагаднення аб асацыяцыі з ЕС. Дырэктар еўрапейскіх праграм Цэнтра міжнародных і параўнальных даследаванняў Алег Грыцаенка мяркуе, што для Украіны статус назіральніка на сёння з'яўляецца найбольш аптымальным».

Не знайшося шмат аптымізму і з боку прадстаўнікоў расійскіх палітычных колаў і экспертаў. Бясспрэчна, першы намеснік старшыні камітэта Дзярждум па справах СНД і сувязях з суайчыннікамі Дзмітрый Саблін заявіў, што «любое збліжэнне з Украінай заўсёды вітаецца. Ха

Ігуменскі тракт

№ 16 (31) Народныя мудраслоўі

«ХЛЕБ ДЫ КАША — ДОЛЯ НАША»

У адпаведнасці з больш познім па часе распусцівання хрысціянскім календаром, практычна кожны дзень года прысвечаны ўшанаванню таго ці іншага святага. Адным з найбольш пажанлівага стаўленнем да яго. На працягу года існавала некалькі дзён, калі сям'я ўступала з ім у абрадавы дыялог з мэтай уміласціўлення, заручэння далейшай спадкай. Дыялог з духам продкаў меў сімвалічны характар. Акрамя малітоўна-замоўных слоў-пажаданняў, гаспадары ладзілі для яго спецыяльную рытуальную вячэру.

Адным з найбольш вядомых дзён ушанавання з'яўляецца адвечорак 26 студзеня — дакладней, ноч на Федара Студзіца. Пачастунак для дамавіка быў наступным: на стол ставілі салодкую кашу, кубачак малака, клалі лусту хлеба. Спадзяваліся, што «гаспадар» хаты пасля гэтага будзе надзейна ахоўваць яе ад бяды і нястачы. Этнаграфічныя звесткі сведчаць, што самай галоўнай стравой (у кантэксце выканання рытуалу) была салодкая каша. І зусім не вядома, таму што якраз гэтая рытуальная страва была неад'емным спадарожнікам шматлікіх беларускіх святкаванняў — як урачыстых, так і жалобных. «Сонца ў гаршку» стала фактычна абавязковым аtryбутам святковых застольяў, у прыгатаванні якая была «закадзіравана» глыбінная сімволіка.

«Рытуальную» кашу варылі на вадзе ці на малаце з зярня пшаніцы, проса або грэчкі, але практычна ніколі не выкарыстоўвалі зерне самай свяшчэннай для беларуса збажыны — жыта; часам яе маглі гатаваць з мукі. Першым і бадай самым галоўным аспектам была **шматлікасць гатункаў зярня**, якое выкарыстоўвалі — гэта павінна было паўплываць на пладаноснасць, дабрабыт і сямейнае багацце. Другі момант сімвалістыкі абараніў на **зольнасць кашы павялічавання ў аб'ёме** («расці»), што, па вераваннях нашых продкаў, садзейнічала росту і дастатку як у сям'і, так і ў гаспадарцы. Тымі ж самымі акалічнасцямі матываваліся выкарыстанне кашы ў вясельных абрадах, пры нараджэнні і хрышчэнні дзіцяці, у калядных і іншых святкаваннях на працягу года, у жывёлагадоўчых абрадах, перш за ўсё звязаных з ацёлам, у абрадах, што выконваліся падчас будаўніцтва хаты. Але, нягледзячы на такі шырокі спектр ужывання, каша стала сакральнай стравой менавіта для душ памерлых, а таксама дамавіка, вадзяніка і г.д.

На Палесці ў калядныя вечары дзючаты варажылі аб сваёй будучыні і выкарыстаннем кашы. Яе клалі на зруб калодзежкі і сачылі: чыя хутчэй калодзеж зваліцца, та якая хутчэй і замуж пойдзе. Прыкмячалі, як зварыцца «Васільева» каша (з 13 на 14 студзеня святкавалі Васільевы вечар, ці Стары Навы год): калі гаршчок быў поўны, каша не трэснула, то елі яе з радасцю; калі ж гаршчок ці каша трэснулі, ці проста каша «асела», то гаршчок кідалі ў палонку, таму што лічылася, што такая каша прадказвае бяду і няшчасце хаце і гаспадарам.

Нездарма ў народзе кажуць: «То не ежа, а прысмакі!» У гэтым сэнсе «ласонікі», «паласункі» можна назваць, лічыць Мікалай Нікіфароўскі, некаторыя заедкавыя стравы, асабліва падсалоджаныя, а таксама садавіну і ягады, якія былі пад рукамі. Але гэта было б занадта праязна. Таму «ласонікі» можна лічыць толькі тымі прадуктамі, якія ў штодзённым побыце не сустракаліся, а былі куплены ў гарадах, мястэчках, на кірмашах або трапілі ў сялянскую хату ад радні ці челядзі з панскіх маенткаў або папоўскіх дамоў. Існавалі наступныя «ласонікі»:

1) пірог — псыны белы, злёгка падсолены хлеб, які прадаваўся на вагу або згібены-калач, які канчаткова знік з мясцовых кірмашоў. «Крэпаным» пірагом называлі печаны выраб з тонка раскачаннага цеста з начынкай з вантробай забітай жывёлы, тварогу, пасечаных вараных яек, грэцкай кашы з маслам, а ў псыны дні — без начынка, без грыбоў і нават дробнай рыбы.

2) «Кухын», «кухан» — пшанічны выраб авальнай, з завостранымі краймі формы. Цеста «кухану» рабілася на алеі ці сметанковым масле, а калі дадаваліся яйкі, то пецыва атрымлівалася распыснёнай. Выпалкі «куханых» з пасыпкай з канопляў, чарнушкі, або проста тад (дарэчы, чарнушка — гэта аднагадова травністая расліна сямейства казляковых, чорнае насенне якой выкарыстоўвалася як вострая прыправа ці пасыпка). «Кухан» быў вельмі папулярным сярод ляхаў Віцебска, і яго калеечны кошт нават увайшоў у мясцовую прымаўку.

3) «Абаранкі» вырабляліся з заварнога пшанічнага цеста як поснага, так і скаромнага, маглі быць з пасыпкай з чарнушак, маку, так і без яе. Былі вельмі папулярнымі на кірмашах, прычым знаўцы гэтага пецыва сцвярджалі, што па смаку «абаранка» можна пазнаць горад або мястэчка, дзе ён быў выпечаны. На Віцебшчыне асабліва славіліся веліжскія, яновіцкія, сіроцінскія, бешанковіцкія і полацкія «абаранкі». Адам Багдановіч у «Маіх успамінах» піша: «Між іншым, па кірмашах яны (жыхары Бешанковічаў А. В.) вазілі вялізныя вазы дробных абаранкаў звязкамі (бешанковіцкая абаранка) — найлепшы падарунак дзецям з кірмашу: можна накрусавацца, надзеўшы на шыю, як каралі, і есці адзін за адным».

4) «Бубашкі ці бублікі» — вядомыя ўсім «чараленнікі», якія рабілі псынымі і злёгка падсоленымі, але без усялякіх дадаткаў. Мне здаецца, што назва гэтага печаннага вырабу з густога грэцкага

псіннага пшанічнага цеста, што, па ўяўленнях нашых продкаў, павінна было забяспечыць нанаароджанаму здароўю, дабрабыт, шчасце, а парадзісе — далейшую пладавітасць. На хрэсьбінах, напрыканцы застолья, бабка-павітуха прыносіла гаршчок з кашай. Яго накрывалі ручніком і падымалі высокую да столі: тым самым жадалі, каб дзіця расло хутка, было здравым і моцным. Затым усе прысутныя павінны былі «выкупаць долю» дзіцяці. Частку сабраных талакой грошай аддавалі бабцы, астатня — парадзісе «на пялёнкі». Больш за іншых грошай давалі хросныя бацькі, якія і атрымлівалі гаршчок з кашай. Пасля гэтага гаршчок разбівалі аб стол, каб пасудзіна распысалася на кавалкі. Па стане самой кашы варажылі аб будучым жыцці дзіцяці: калі каша распысалася па стале, то гэта было дрэнным знакам, калі ж яна захоўвала форму гаршка, гэта лічылася добрай прыкметай. Пасля кашу дзялілі паміж усімі прысутнымі.

Каша займала цэнтральнае месца і на вяселлі. Кашу ў адной мессе ставілі перад маладымі. На працягу ўсяго вяселля ім дазвалялася есці толькі гэтую страву, каб нарадзіліся здаровыя дзеці. На Палесці, калі нявеста захавала да вяселья чэнтлівасць, маладым варылі салодкую кашу, калі ж не, у кашу сыпалі шмат солі і перцу, каб маладыя елі і плакалі. Спецыяльную кашу падавалі на стол і для гасцей.

Асабліваю ролю каша выконвала на жалобным стале. Памінальную трапезу пасля пахавання распачыналі менавіта з куцы (копіва, кануна). Звычайна гэту кашу варылі ў ячменю, у яе дадавалі мёд, разынкі, мак і іншыя сухафрукты. «Памінальную» кашу варылі ў дні ўшанавання продкаў на працягу года: на Каляды, перад Масленіцай, на Радаўніцу, на Тройцу, у дзень ушанавання святага Дзмітрыя, на Восеньскія Дзяды і г.д. Звычайна, першую лыжку такой кашы клалі на падаконнік, каб душы памерлых продкаў прыйшлі ўначы пачаставацца.

У некаторых рэгіёнах, калі цялілася карова, таксама варылі кашу, наладжвалі святочны стол. Напрыканцы святкавання прыносілі кашу, частку якой абавязкова давалі карове. Пры гэтым казалі: «Каб кароўка бжыжала памыківала, а цялятка пабрыківала». Каб карова прынесла прыплод і на наступны год, першымі пачыналі есці кашу жанчыны, і толькі пасля гэтага — мужчыны. Хатнюю жывёлу частавалі кашай і ў дні вялікіх свят: на Каляды, Масленіцу, Тройцу і г.д.

Кашу як рытуальную страву выкарыстоўвалі і падчас будаўніцтва хаты. Калі падымалі бэльку, то да яе прыязвалі гаршчок з кашай, загорнуты ў кажуху. Гэта рабілі для таго, каб у хаце заўсёды быў прыбытак і дабрабыт.

Такім чынам, каша практычна заўсёды была сімвалам смерці або пераходнага стану галоўных удзельнікаў абрадаў. І наадварот, жывое зерне было ўвабаченнем захаванасці жыцця. Параўнайце: з хаты вынеслі нябожчыка і тут жа па падлозе распысалі жменьку зярня жыта — смерць вынеслі, а жыццё ў доме няхай доўжыцца! За жалобным сталом дзялілі кашу — няядло людскую, аднак на стале гарэла свечка, якая стаяла ў шклянцы з зернем жыта: жытым — жыццю! Таму ў аснове рытуальнага дыялогу з душами продкаў, з гаспадаром-дамавіком была каша, кожнае зярнятка якой — нябесныя зоры-зічкі нашых далёкіх папярэднікаў. Узгадаць іх добрым словам-малітвай, падзяліцца з імі ласункам-пачастункам, каб у хаце былі лад і сямейнае шчасце.

Аксана КАТОВІЧ, Янка КРУК.

Менавіта такое прозвішча меў апошні мінскі ваявода. Ён прысягнуў на вернасць імператрыцы Кацярыне II, прыняўшы бок падпарадкавання новай уладзе, Рэч Паспалітая перастала існаваць. З тых часоў ваяводстваў больш не было, на іх месцах з'явіліся губерні. Аднак Адама Хмару ўсе памятаюць таксама за яго добрае стаўленне да сваіх падданных і называюць не іначай як «мудры кашталян». Напамінам пра тую далёкія і цяжкія часы ў мястэчку Сёмкава бліз Мінска стаяць каменная сядзіба ваяводы Хмары.

Пастаянна тэрыторыі сядзібы пастаянна вядуцца работы. Ёсць нават некалькі супрацоўнікаў, якія жывуць тут. Пастаянна праводзіцца добраўпарадкаванне тэрыторыі. Быў часова атынкаваны адзін флігелі... займае

дзібе зноў ажыло. Фонд плануе стварыць тут цэнтр рэабілітацыі сям'і. Сюды можна будзе прыязджаць і тым, хто сутыкнуўся з вялікімі праблемамі (напрыклад, гвалтам у сям'і), і проста на кансультацыі.

Цяпер на тэрыторыі сядзібы пастаянна вядуцца работы. Ёсць нават некалькі супрацоўнікаў, якія жывуць тут. Пастаянна праводзіцца добраўпарадкаванне тэрыторыі. Быў часова атынкаваны адзін флігелі... займае

Чаму вырашылі паехаць: Недалёка ад сталіцы. Добра захаваліся сцены мураванай сядзібы XVIII стагоддзя. Ёсць музей, на тэрыторыі вядуцца актыўныя работы.

Які дабраўся і ў колькі абышоўся: На маршруты Мінск — Броўкі (выходзіць у Сёмкаве) у адзін бок — 8000 руб. Калі ехаць на ўласным транспарце, то на пад'ездзе да сядзібы пракладзена новая асфальтавая дарога.

Павел Каралёў раскажаў, што ў якасці аб'екта інфраструктуры ёсць планы стварыць у сядзібе малочную кавярню з натуральнымі прадуктамі. У будынку, дзе некалі жылі дзеці, можна зрабіць ацаль. Паколькі некалі тут была ўласная вінакурня, то і сучасны рэстаран, магчыма, з'явіцца.

Спраўдана славацца Сёмкава — гэта двухстагоддзя парк — як і мае быць для сапраўднай шляхецкай сядзібы! Велічэзныя ліпы і талопі як і шмат гадоў таму спакойна і гардоў сваімі верхавінамі і даюць добры цень, незалежна

Падчас таэтрализованай экскурсіі фельдфебель Мікітын размаўляе з панам Сушыньскім

На якім ён сядзіце на ганку палаца. Нават класікі пацвярджаюць ёсць чым натхніцца ў Сёмкаве! Аднак надшыю час вярнуцца ў тую частку, калі яшчэ і Рэчы Паспалітай не было. Лічыцца, што заснавальнікам мястэчка з'яўляецца папелічкі князь Вітаўта Сенька Гедыгольдавіч. Гэта той самы Сенька, які ездзіў у Рым па карону для карацкі князя Вітаўта, якая так і не абдылася. Таму першая назва была нават не Сёмкава, а Сенькава.

Першымі ўладальнікамі мястэчка, якія пабудавалі драўляную сядзібу, стала сямейная пара Багдана Статкевіча і Алены Саламярэйкай. Яны былі вядомыя тым, што надзвычай ахвотна ахвяравалі свае грошы на будаўніцтва манастыроў і храмаў. Менавіта на іх сродкі пабудаваны манастыры ў Оршы, Куцеіне, Баркулавае, Туліцкаму.

У 1780 годзе Міхал Дудзінскі нават напісаў пазму пра гэты мястэчкі, якая так і называецца — «Палац у Сёмкаве». Вось якімі пазт убачыў уладанні Адама Хмары: «Адкуль на той гары, парослай крапівою, узнёсся дужы гмош імгненна над зямлёю. Мо гэта Амфіён зрабіў, каб заскакалі пад ліры спеў усе каменні, што тут спалі. Абчэсанія ўсцяр адны пайшлі ў аснову, другія ў сцяну складаліся стільвае. А можа, тут Арфея скрыпка заіграла, з якой такма мук, энергія сплывала...» Далей аўтар распавядае пра чалавечыя загані, і менавіта ён называе Адама Хмару «мудрым кашталянам» за тое, што ён аддаў свае грошы на будаўніцтва такой сядзібы.

Ніна ШЧАРБАЧЭВІЧ, фота аўтара.

БЕЛАРУСКІЯ ШЛЯХЕЦКІЯ ГЕРБЫ Вядучы рубрыкі Уладзімір КРУКОЎСКІ.

ПРУС III (ЗМЕНЕНЫ) У чырвоным полі залатая каса і залатая паўпадкава ўтвараюць кола, на якім залаты крыж шасціканцовы без ніжняга правага пляча.

Гербакарыстальнікі: Анджаеўскі/Андраеўскі, Аўгустоўскі, Багданскі, Варыводскі, Відзьскі, Вяцікоўскі/Вяцкоўскі, Глухоўскі, Дабрынецкі, Давідоўскі, Длужнеўскі, Жукоўскі, Жухоўскі, Зеленскі, Зялінскі, Кабылінскі, Кавалеўскі, Кубліцкі, Ласоўскі, Мразоўскі/Маразоўскі, Мрачкоўскі, Мрочак, Пётух, Пісанка, Прызядзецкі/Прызядзецкі, Прушкоўскі, Расахці, Рудзінскі, Солтык, Студзінскі, Тымініскі, Хржаноўскі/Храноўскі, Чарнецкі.

ПІЛАВА У блакітным полі сярэбраны крыж восьміканцовы без ніжняга правага пляча.

Гербакарыстальнікі: Бароўскі, Батулевіч, Бутарлевіч, Буталевіч, Бяляўскі, Варкулевіч, Драздоўскі, Жакевіч, Залатарэвіч, Лагіновіч, Ляхоўскі, Ляхоўскі, Малышэвіч, Маслоўскі, Платуць, Сасін, Харкоўскі, Храновіч, Цяшкоўскі.

ПЛЯТЭР У чырвоным полі тры сярэбраныя брусы, перакрываючыя чвэрцьтым наўскося справа налева.

Гербакарыстальнікі: Плавінскі, Платоўскі, Пляхоўскі, Пляхоўскі, Пляхоўскі, Плятэр.

«Бубашкі з макама» Нам спатрэбіцца: мук пшанічная — 0,5 кг, маляк — 150 мл, яйкі — 2 шт., сухія дрожджы — 1,5 ч. л., сметанковае масла — 75 г, цукар — 75 г, мак харчовы — 2 ст. л., соль — 0,5 ч. л.

Прыгатаванне: дрожджы развесці ў цёплым малаце. Дадаць яйкі, растопленае масла, цукар, соль і узбіць міксерам. Усыпаць прасяную мук і замесці цеста. Накрыць рушніком і пакінуць на 40 хвілін. Сачыць, каб на кухні не было скразняк! Змазаць бубашкі малаком і дастаць макама з духова бакоў. Паставіць у нагрэтую да 180° духоўку на 15 хвілін. Да стала падаваць з духмянай гарбай і усмешкай.

Каларытнае апісанне вяземскіх пернікаў пакінуў Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч у вершаваным апавяданні «Халімон на каранячкі».

Цікава, што ў XIX стагоддзі на кірмашах беларускіх гарадоў і мястэчак хапала падробак пад гэты знамяці ласунак.

Белы і салодкі пацешкі: Вяземскі пернік, арэшкі...

Каларытнае апісанне вяземскіх пернікаў пакінуў Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч у вершаваным апавяданні «Халімон на каранячкі».

Цікава, што ў XIX стагоддзі на кірмашах беларускіх гарадоў і мястэчак хапала падробак пад гэты знамяці ласунак.

Белы і салодкі пацешкі: Вяземскі пернік, арэшкі...

Каларытнае апісанне вяземскіх пернікаў пакінуў Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч у вершаваным апавяданні «Халімон на каранячкі».

Цікава, што ў XIX стагоддзі на кірмашах беларускіх гарадоў і мястэчак хапала падробак пад гэты знамяці ласунак.

Белы і салодкі пацешкі: Вяземскі пернік, арэшкі...

Каларытнае апісанне вяземскіх пернікаў пакінуў Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч у вершаваным апавяданні «Халімон на каранячкі».

Цікава, што ў XIX стагоддзі на кірмашах беларускіх гарадоў і мястэчак хапала падробак пад гэты знамяці ласунак.

Белы і салодкі пацешкі: Вяземскі пернік, арэшкі...

Каларытнае апісанне вяземскіх пернікаў пакінуў Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч у вершаваным апавяданні «Халімон на каранячкі».

Цікава, што ў XIX стагоддзі на кірмашах беларускіх гарадоў і мястэчак хапала падробак пад гэты знамяці ласунак.

Белы і салодкі пацешкі: Вяземскі пернік, арэшкі...

Каларытнае апісанне вяземскіх пернікаў пакінуў Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч у вершаваным апавяданні «Халімон на каранячкі».

Цікава, што ў XIX стагоддзі на кірмашах беларускіх гарадоў і мястэчак хапала падробак пад гэты знамяці ласунак.

Белы і салодкі пацешкі: Вяземскі пернік, арэшкі...

Каларытнае апісанне вяземскіх пернікаў пакінуў Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч у вершаваным апавяданні «Халімон на каранячкі».

Цікава, што ў XIX стагоддзі на кірмашах беларускіх гарадоў і мястэчак хапала падробак пад гэты знамяці ласунак.

Белы і салодкі пацешкі: Вяземскі пернік, арэшкі...

Каларытнае апісанне вяземскіх пернікаў пакінуў Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч у вершаваным апавяданні «Халімон на каранячкі».

Цікава, што ў XIX стагоддзі на кірмашах беларускіх гарадоў і мястэчак хапала падробак пад гэты знамяці ласунак.

Белы і салодкі пацешкі: Вяземскі пернік, арэшкі...

Каларытнае апісанне вяземскіх пернікаў пакінуў Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч у вершаваным апавяданні «Халімон на каранячкі».

Цікава, што ў XIX стагоддзі на кірмашах беларускіх гарадоў і мястэчак хапала падробак пад гэты знамяці ласунак.

Белы і салодкі пацешкі: Вяземскі пернік, арэшкі...

Каларытнае апісанне вяземскіх пернікаў пакінуў Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч у вершаваным апавяданні «Халімон на каранячкі».

Цікава, што ў XIX стагоддзі на кірмашах беларускіх гарадоў і мястэчак хапала падробак пад гэты знамяці ласунак.

Белы і салодкі пацешкі: Вяземскі пернік, арэшкі...

Каларытнае апісанне вяземскіх пернікаў пакінуў Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч у вершаваным апавяданні «Халімон на каранячкі».

Цікава, што ў XIX стагоддзі на кірмашах беларускіх гарадоў і мястэчак хапала падробак пад гэты знамяці ласунак.

Белы і салодкі пацешкі: Вяземскі пернік, арэшкі...

Каларытнае апісанне вяземскіх пернікаў пакінуў Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч у вершаваным апавяданні «Халімон на каранячкі».

Цікава, што ў XIX стагоддзі на кірмашах беларускіх гарадоў і мястэчак хапала падробак пад гэты знамяці ласунак.

Белы і салодкі пацешкі: Вяземскі пернік, арэшкі...

Каларытнае апісанне вяземскіх пернікаў пакінуў Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч у вершаваным апавяданні «Халімон на каранячкі».

Цікава, што ў XIX стагоддзі на кірмашах беларускіх гарадоў і мястэчак хапала падробак пад гэты знамяці ласунак.

Белы і салодкі пацешкі: Вяземскі пернік, арэшкі...

Каларытнае апісанне вяземскіх пернікаў пакінуў Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч у вершаваным апавяданні «Халімон на каранячкі».

Цікава, што ў XIX стагоддзі на кірмашах беларускіх гарадоў і мястэчак хапала падробак пад гэты знамяці ласунак.

Белы і салодкі пацешкі: Вяземскі пернік, арэшкі...

Каларытнае апісанне вяземскіх пернікаў пакінуў Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч у вершаваным апавяданні «Халімон на каранячкі».

Цікава, што ў XIX стагоддзі на кірмашах беларускіх гарадоў і мястэчак хапала падробак пад гэты знамяці ласунак.

Белы і салодкі пацешкі: Вяземскі пернік, арэшкі...

Каларытнае апісанне вяземскіх пернікаў пакінуў Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч у вершаваным апавяданні «Халімон на каранячкі».

Цікава, што ў XIX стагоддзі на кірмашах беларускіх гарадоў і мястэчак хапала падробак пад гэты знамяці ласунак.

Белы і салодкі пацешкі: Вяземскі пернік, арэшкі...

Каларытнае апісанне вяземскіх пернікаў пакінуў Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч у вершаваным апавяданні «Халімон на каранячкі».

Цікава, што ў XIX стагоддзі на кірмашах беларускіх гарадоў і мястэчак хапала падробак пад гэты знамяці ласунак.

Белы і салодкі пацешкі: Вяземскі пернік, арэшкі...

Каларытнае апісанне вяземскіх пернікаў пакінуў Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч у вершаваным апавяданні «Халімон на каранячкі».

Цікава, што ў XIX стагоддзі на кірмашах беларускіх гарадоў і мястэчак хапала падробак пад гэты знамяці ласунак.

Белы і салодкі пацешкі: Вяземскі пернік, арэшкі...

Каларытнае апісанне вяземскіх пернікаў пакінуў Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч у вершаваным апавяданні «Халімон на каранячкі».

Цікава, што ў XIX стагоддзі на кірмашах беларускіх гарадоў і мястэчак хапала падробак пад гэты знамяці ласунак.

Белы і салодкі пацешкі: Вяземскі пернік, арэшкі...

Каларытнае апісанне вяземскіх пернікаў пакінуў Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч у вершаваным апавяданні «Халімон на каранячкі».

Цікава, што ў XIX стагоддзі на кірмашах беларускіх гарадоў і мястэчак хапала падробак пад гэты знамяці ласунак.

Белы і салодкі пацешкі: Вяземскі пернік, арэшкі...

Каларытнае апісанне вяземскіх пернікаў пакінуў Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч у вершаваным апавяданні «Халімон на каранячкі».

Цікава, што ў XIX стагоддзі на кірмашах беларускіх гарадоў і мястэчак хапала падробак пад гэты знамяці ласунак.

ДАБРО — КАТЭГОРЫЯ РУКАТВОРНАЯ

(Заканчэнне.

Пачатак на 1-й стар.)

Чаму ў нас прафесія ўрача альбо настаўніка не ў пашане? Ды таму, што ніхто не ведае, колькі іх праца каштуе. У нас на кожнага жыхара Беларусі прыпадае 12-14 наведванняў паліклінікі на працягу года. Аднак ні я, ні вы да ўрача не ходзім. Значыць, нехта ходзіць туды, як на службу. Калі б на двяраж урачэбнага кабинета быў змешчаны кошт кожнага наведвання для падаткапалцельшчыка, то, магчыма, людзі задумаліся б і не хадзілі ў паліклініку, калі можна абыйсціся.

Пры гэтым, безумоўна, трэба абараняць інтарэсы сем’яў, якія маюць патрэбу ў дапамозе.

— *Вы ўжо больш за 20 гадоў маеце справу з дзецьмі з асаблівасцямі развіцця. Напэўна, шмат думалі пра іх лёс, калі яны становяцца дарослымі, калі бацькі ўжо не могуць іх даглядаць. Што наша сацыяльная сістэма, акрамя дамоў-інтэрнатаў для інвалідаў можа прапанаваць?*

— З 1 студзеня ў Беларусі ўступілі ў сілу новы Закон аб сацыяльным абслугованні насельніцтва, які прадугледжвае новыя віды паслуг. Пры яго падрыхтоўцы мы вельмі доўга і карпатліва вывучалі названую вамі праблему. Шмат супрацоўнічалі з грамадскімі арганізацыямі. Вельмі плённа і канструктыўна ў гэтым кірунку працуе Беларуска асацыяцыя дапамогі дзецям-інвалідам і маладым інвалідам. У многім дзякуючы людзям з гэтай арганізацыі, іх сіле пераканання, былі ўнесены змены ў стары закон.

Сярод новых паслуг ёсць паслуга суправаджальнага пражывання, якая пра-

нымі альбо фізічнымі асаблівасцямі здольны справіцца з многімі праблемамі, калі іх гэтаму навучыць і ўмела ім дапамагаць.

Ёсць яшчэ так званы «Зялёны дамок» на Белым возеры пад Брэстам, пабудаваны з дапамогай спонсараў. Там самастойна жывуць шасцёра маладых людзей з асаблівасцямі. Яны, апроч іншага, працуюць на размнажальнай тэхніцы. У Брэсце ёсць таксама арт-майстэрня, дзе людзі з асаблівасцямі вырабляюць сувеніры. У Мінску пры праваслаўным прыходзе «Усіх тужлівых Радасць» працуюць майстэрні для маладых людзей з асаблівасцямі... Вядома, такія людзі не могуць зарабіць шмат, але яны занятыя. І сёння такія віды дзейнасці пэўны перыяд часу фінансуюцца цэнтрамі занятасці насельніцтва.

Думаю, новая паслуга суправаджальнага пражывання будзе запатрабавана і рэалізавана ў нашай краіне. Але пераходзіць яе развіццю могуць самі бацькі, якія занадта баяцца за сваіх дзяцей, не давяржаюць ім і сацыяльным службам.

— *Ці пойдзе наша дзяржава насустрач людзям з асаблівасцямі і ў працюладкаванні?*

— Важна разумець, што людзі з асаблівасцямі не могуць выканаць нагрузку на раўне з усімі. Гэта павінны разумець і яны самі. Ім патрэбна адаптаванае працоўнае месца, зменшаная нагрузка, памочнік, а усё гэта — дадатковыя выдаткі.

— *Ці варта на іх ісці?*

— Варта. Праўда, у дачыненні не да ўсіх. Ёсць катэгорыя маладых людзей, якія ў сілу фізічных альбо ментальных асаблівасцяў не ў стане працаваць.

Чаму ў нас прафесія ўрача альбо настаўніка не ў пашане?

Ды таму, што ніхто не ведае, колькі іх праца каштуе... Калі б на двяраж урачэбнага кабинета быў змешчаны кошт кожнага наведвання для падаткапалцельшчыка, то, магчыма, людзі задумаліся б і не хадзілі ў паліклініку, калі можна абыйсціся.

— На жаль, катэгорыя гэта вялікая. Тут мы павінны казаць не пра працуладкаванне, а пра занятасць. Зараз яна забяспечваецца тэрытарыяльнымі цэнтрамі сацыяльна-абслугоўвання. Штуршком наперад было б стварэнне ўмоў для рэалізацыі прадукцыі, якую вырабляюць маладыя людзі з асаблівасцямі ў гэтых цэнтрах.

— Аднак ці працуе такая паслуга на справе?

— Пакуль не, бо, акрамя закона, патрэбны яшчэ падзаконныя акты. Ужо ёсць пастанова, якая зацвердзіла новыя віды сацыяльных паслуг, іх колькасць. Яны будуць аказвацца бясплатна дамамі-інтэрнатамі і тэрытарыяльнымі цэнтрамі сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва. Ёсць і пастанова аб дзяржаўным сацыяльным заказе, якая прапісвае новы від адносін паміж грамадскімі арганізацыямі, індывідуальнымі прадпрымальнікамі і людзьмі, якія маюць патрэбу ў сацыяльных паслугах. Але для новых відаў паслуг патрэбны новыя штаты. Патрэбна і новае папажэнне аб тэрытарыяльным цэнтры сацыяльнага абслугоўвання. У чэрвені ў Палаче прадстаўнікоў гэтай тэме будзе прысвечаны «круглы стол», на які мы абавязкова запросім практыкаў.

Дарчы, па суправаджальным пражыванні існаваў досыць паспяховы праект, які рабіла Асацыяцыя дапамогі дзецям-інвалідам і маладым інвалідам. Некалкі маладых людзей пражывалі асобна ад бацькоў, у суправаджэнні сацыяльнага работніка, і за тры месяцы навучыліся цалкам абслугоўваць сябе самі. Існуе праблема залішняй апекі бацькоў, якая перашкаджае маладым людзям станавіцца самастойнымі. Людзі з менталь-

На жаль, катэгорыя гэта вялікая. Тут мы павінны казаць не пра працуладкаванне, а пра занятасць. Зараз яна забяспечваецца тэрытарыяльнымі цэнтрамі сацыяльна-абслугоўвання. Штуршком наперад было б стварэнне ўмоў для рэалізацыі прадукцыі, якую вырабляюць маладыя людзі з асаблівасцямі ў гэтых цэнтрах. Для гэтага трэба ўнесці змены ў заканадаўчыя акты.

— *У мяне склалася ўражанне, што тое, чым займаюцца падапечныя тэрытарыяльных цэнтраў сацыяльнага абслугоўвання, — несур’ёзна, на ўзроўні амаатарскіх гурткоў.*

— Многія людзі з абмежаваннямі на большае і не здольны. Аднак, для тых, хто можа і жадае больш, патрэбна ствараць працоўныя месцы, і пытанне гэтае вельмі няпростае, але яно наспела. У 90-х гадах у Беларусі пачалі працаваць з дзецьмі з абмежаваннямі. З немаўлятамі пачалі працаваць у 1996 годзе. Дагэтуль толькі брэсцкі «Тонус» валодае метадычнай рэабілітацыі маленькіх дзяцей з ДЦП.

Лягічным працягам гэтай працы стала стварэнне цэнтраў карэкцыйна-развіваючага навучання, потым — тэрытарыяльных цэнтраў сацыяльнага абслугоўвання. І цяпер узнікла праблема далейшага ўладкавання гэтых маладых людзей. Трэба ісці далей. Патрэбен наступны крок нашай дзяржавы і грамадства для прыняцця гэтых людзей.

— *Што ад гэтага атрымаюць дзяржава і грамадства?*

— Калі грамадства прыме ў сваё жыццё людзей з асаблівасцямі, яно стане больш багатым духоўна. Грамадства стане лепшым. Я назірала гэта на прыкладзе стварэння «Тонуса». Калі цэнтр толькі з’явіўся, то падлеткі прыходзілі біць шыбы, размалёўвалі сцены, бо за нашымі вокнамі і сценамі знаходзіліся інваліды. Яны ўспрымаліся як іншпланецяне. Мы прыходзілі ў адчай. Нам не магла дапамагчы ні міліцыя, ні дружнінкі, ні педагогі. Нарэшце мы проста закупілі шмат шкла і штодня яго мянялі. Але ўжо праз год нам перасталі быць шыбы і маляваць на сценах.

Калі раней мы не маглі ўгаварыцца кіраўніцтва дзіцячага садка ўзяць дзіця з асаблівасцямі, то зараз праблему не ўзнікае. Выхавацелькі ўжо разумеюць, што дзякуючы такому дзіцяці ў групе ўтворацца асаблівы рэжым добра: усе дзеткі будуць імкнуцца дапамагчы.

Сёння амаль у кожнай школе ёсць інтэгравыя класы. Нарэшце, летась Уладзіслаў Гудкоў са Слуцка, малады чалавек з вельмі цэжкім дыягназам ДДЦП, паступіў у Баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт на дыстанцыйнае навучанне па спецыяльнасці правазнаўства. Для яго, як першага на гэтым шляху, усё было няпроста, даводзілася шмат людзей пераконаваць, са многімі размаўляць, ствараць індывідуальныя ўмовы. Затое сёння Улад — адзін з лепшых студэнтаў.

— *З духоўным прыбыткам зразумела, але ці ёсць для дзяржавы і грамадства матэрыяльная карысць ад прыняцця людзей з асаблівасцямі?*

— На жаль, у нас ніхто не падлічвае, колькі вырабляць прадукцыі мама і тата маладога інваліда, які можа сам сябе дагледзець, заняць ды яшчэ і сам зарабіць. Наколькі больш танным з’яўляецца яго самастойнае пражыванне ў параўнанні з утрыманнем ў доме-інтэрнаце, калі бацькоў не стане...

У пачатку 90-х гадоў я мела магчымасць азнаёміцца з умовамі пражывання інвалідаў у Даніі. Мне ўразіў вар’янт, калі вельмі цяжкі інвалід, які пражываў самастойна, быў забяспечаны кватэрай, машынай з дыстанцыйным кіраваннем, сэрсарным замком і іншым высокатэхналагічным абсталяваннем. Тады дацкія калегі запэўнілі мяне, што ўтрымліваць яго ў доме-інтэрнаце каштавала б больш. Яны, у адрозненне ад нас, падлічылі.

Тое ж і немцы. Яны таксама падлічылі, што стварыць на прадпрыемстве спецы-

Цяпер узнікла праблема далейшага ўладкавання гэтых маладых людзей. Трэба ісці далей. Патрэбен наступны крок нашай дзяржавы і грамадства для прыняцця людзей з асаблівасцямі.

— На жаль, у нас ніхто не падлічвае, колькі вырабляць прадукцыі мама і тата маладога інваліда, які можа сам сябе дагледзець, заняць ды яшчэ і сам зарабіць.

Наколькі больш танным з’яўляецца яго самастойнае пражыванне ў параўнанні з утрыманнем ў доме-інтэрнаце, калі бацькоў не стане...

У пачатку 90-х гадоў я мела магчымасць азнаёміцца з умовамі пражывання інвалідаў у Даніі. Мне ўразіў вар’янт, калі вельмі цяжкі інвалід, які пражываў самастойна, быў забяспечаны кватэрай, машынай з дыстанцыйным кіраваннем, сэрсарным замком і іншым высокатэхналагічным абсталяваннем. Тады дацкія калегі запэўнілі мяне, што ўтрымліваць яго ў доме-інтэрнаце каштавала б больш. Яны, у адрозненне ад нас, падлічылі.

Тое ж і немцы. Яны таксама падлічылі, што стварыць на прадпрыемстве спецы-



■ «Разумнае» лета

КАНІКУЛЫ — НЕ ЧАС БІЦЬ ЛЫНДЫ...

Рэспубліканская акцыя «Разумныя канікулы: адпачывай, загартоўвайся, развівайся» стартвала 1 чэрвеня ва ўсіх рэгіёнах Беларусі. Яе дзвіз — падчас летняга адпачынку не павінна застацца месца ляноце і суму.

Госцем свята, прысвечанага старту «Разумных канікул», якое праішло ў Нацыянальным дзіцячым адукацыйна-аздараўленчым цэнтры «Зубраня», стаў міністр адукацыі Сяргей Маскевіч. Але кіраўнік галоўнага адукацыйнага ведамства прыхаў у летнік не толькі для ўдзелу ва ўрачыстым мерапрыемстве, але, найперш, для таго, каб прачытаць падлеткам... лекцыю пра наратэмналогіі. Вы скажаце — сумна? Зусім не, бо пасля прэзентацыі своеасаблівага ўрока-лекцыі дзеці літаральна засыпалі міністра пытаннямі аб прымяненні нанатэхналогіі у сучаснай эканоміцы Беларусі, а таксама ўласнымі прапановамі — для чаго і дзе можна іх эфектыўна выкарыстоўваць.

Між іншым, менавіта адукацыйна-аздараўленчы цэнтр «Зубраня» стаў адным з ініцыятараў праедзвення ў краіне «Разумных канікул». Мэта летніх змен у лагеры — стварыць для выхаванцаў максімальна пазнавальнае, але разам з тым гульнявое асяроддзе. Змена «Разумных канікулы, або Час адкрыццяў» дае магчымасць дзецям малодшага школьнага ўзросту менавіта ў гульнявой форме знайсці адказы на мноства пытанняў, якія ўзнікаюць штодня, і самастойна здзейсніць неверагодныя адкрыцці. Кожны дзень маленькія разумнікі прыходзяць на плошчу Адкрыццяў і атрымліваюць пытанне, адказ на якое трэба знайсці на працягу дня. Зрабіць гэта можна дзякуючы ўдзелу ў розных мерапрыемствах і выкананню творчых заданняў. Планаўца, што на працягу змены ў дзяцей будзе магчымасць пазнаёміцца з геаметрычнымі фігурамі, даведацца аб асаблівасцях усіх яляці органаў пацуючай чалавека, сабсрабравць з жывёламі і нассякомымі, зразумець дзеянне фізічных з’яў на навакольнаы свет, адчуць на сабе асаблівасці кожнай са стыхій... Апошняй кропкай стане Дзень адказаў. Падчас Параду адкрыццяў кожнаму атраду трэба будзе прадставіць у творчай форме тэы адкрыцці, якія ім удалося здзейсніць і якія яны лічаць для сябе важнымі.

— *А адсутнасць дзіцячых дамоў у нас магчымая?*

— Так.

— *Што трэба зрабіць, каб гэта адбылося?*

— Неабходна змяніць менталітэт. Наша духоўнасць павінна сапець да такога ўзроўню, каб мы аснваліся, што чужых дзяцей не бывае, што мы ў адказе за ўсіх. У нас жа нават сваякі часта не забіраюць на выхаванне дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў.

Вельмі важна мець гатоўнасць прысвечі ў сваю сям’ю дзіця. Беларусы — асярочныя і абачлівы народ. Мы баімся, што дзіця з прытулку альбо дзіцячага дома акажацца з цяжкай спадчынцаццю, што з ім не ўдасца наладзіць кантакт, не атрымаецца яго палюбіць, што яно створыць вялікія праблемы ў будучыні... Магчыма, тое, пра што кажучу прафесійныя педагогі-псіхологі патанцыйным уснавабелам або прыёмным бацькам, варта быць б казаць і астамнім, усаму грамадству. Што дрэнныя паводзіны бяглыхіх бацькоў не перадаюцца ў спад-

Рэспубліканская акцыя «Разумныя канікулы: адпачывай, загартоўвайся, развівайся» стартвала 1 чэрвеня ва ўсіх рэгіёнах Беларусі. Яе дзвіз — падчас летняга адпачынку не павінна застацца месца ляноце і суму.

Госцем свята, прысвечанага старту «Разумных канікул», якое праішло ў Нацыянальным дзіцячым адукацыйна-аздараўленчым цэнтры «Зубраня», стаў міністр адукацыі Сяргей Маскевіч. Але кіраўнік галоўнага адукацыйнага ведамства прыхаў у летнік не толькі для ўдзелу ва ўрачыстым мерапрыемстве, але, найперш, для таго, каб прачытаць падлеткам... лекцыю пра наратэмналогіі. Вы скажаце — сумна? Зусім не, бо пасля прэзентацыі своеасаблівага ўрока-лекцыі дзеці літаральна засыпалі міністра пытаннямі аб прымяненні нанатэхналогіі у сучаснай эканоміцы Беларусі, а таксама ўласнымі прапановамі — для чаго і дзе можна іх эфектыўна выкарыстоўваць.

Між іншым, менавіта адукацыйна-аздараўленчы цэнтр «Зубраня» стаў адным з ініцыятараў праедзвення ў краіне «Разумных канікул». Мэта летніх змен у лагеры — стварыць для выхаванцаў максімальна пазнавальнае, але разам з тым гульнявое асяроддзе. Змена «Разумных канікулы, або Час адкрыццяў» дае магчымасць дзецям малодшага школьнага ўзросту менавіта ў гульнявой форме знайсці адказы на мноства пытанняў, якія ўзнікаюць штодня, і самастойна здзейсніць неверагодныя адкрыцці. Кожны дзень маленькія разумнікі прыходзяць на плошчу Адкрыццяў і атрымліваюць пытанне, адказ на якое трэба знайсці на працягу дня. Зрабіць гэта можна дзякуючы ўдзелу ў розных мерапрыемствах і выкананню творчых заданняў. Планаўца, што на працягу змены ў дзяцей будзе магчымасць пазнаёміцца з геаметрычнымі фігурамі, даведацца аб асаблівасцях усіх яляці органаў пацуючай чалавека, сабсрабравць з жывёламі і нассякомымі, зразумець дзеянне фізічных з’яў на навакольнаы свет, адчуць на сабе асаблівасці кожнай са стыхій... Апошняй кропкай стане Дзень адказаў. Падчас Параду адкрыццяў кожнаму атраду трэба будзе прадставіць у творчай форме тэы адкрыцці, якія ім удалося здзейсніць і якія яны лічаць для сябе важнымі.

— *А адсутнасць дзіцячых дамоў у нас магчымая?*

— Так.

— *Што трэба зрабіць, каб гэта адбылося?*

— Неабходна змяніць менталітэт. Наша духоўнасць павінна сапець да такога ўзроўню, каб мы аснваліся, што чужых дзяцей не бывае, што мы ў адказе за ўсіх. У нас жа нават сваякі часта не забіраюць на выхаванне дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў.

Вельмі важна мець гатоўнасць прысвечі ў сваю сям’ю дзіця. Беларусы — асярочныя і абачлівы народ. Мы баімся, што дзіця з прытулку альбо дзіцячага дома акажацца з цяжкай спадчынцаццю, што з ім не ўдасца наладзіць кантакт, не атрымаецца яго палюбіць, што яно створыць вялікія праблемы ў будучыні... Магчыма, тое, пра што кажучу прафесійныя педагогі-псіхологі патанцыйным уснавабелам або прыёмным бацькам, варта быць б казаць і астамнім, усаму грамадству. Што дрэнныя паводзіны бяглыхіх бацькоў не перадаюцца ў спад-

УСЕ НА ПЛЯЖ!

Вялікі попыт на пляжны адпачынак адзначаюць магілёўскія тураператары.

Попытам у кліентаў дзяржаўнага прадпрыемства «Магілёў-аблтурYST» цяпер карыстаюцца не толькі бюджэтныя Крым і Адэскае узбярэжжа, але і пляжны адпачынак у Еўропе — Грэцыі, Італіі, Іспаніі. У параўнанні з еўрапейскімі курортамі пакуль прайграюць у папулярнасці нават традыцыйныя Турцыя і Егіпет.

Хоць Еўропа і каштуе даражэй (у тым ліку і з-за «вагі» еўра), але людзі кажучу, што хочучы выдаткаваць грошы на якасны цывільізаваны адпачынак. Дзесяць дзён на еўрапейскім пляжы будуць каштаваць прыкладна 700 долараў на чалавека. Што датычыцца Украіны, то бюджэтны варыянт на такі ж тэрмін на

Чорным моры абыдзецца прыкладна ў 300 долараў: з дарогай аўтобусам і харчаваннем тройчы на дзень.

Сёлета стаў сапраўдным прарывам дзіцячы адпачынак у Балгарыі: яшчэ ўвесну бацькі паклапаціліся пра арганізацыю аздараўлення школьнікаў у групах пад кіраўніцтвам педагогаў. Балгарыя карыстаецца попытам і ў дарослых: прыклады кошт — 300-350 еўра на чалавека за 10 дзён.

— Мы бачым, што людзі перарасталі эканоміць на адпачынку, — каментуе дырэктар «Магілёў-аблтурYST» Алена КАРПЕНКА. — Прыярэтзты апошнім часам памянjalіся: не набыць нейкую рэч, але адпачыць і аздаравацца. Раней мы ўсё ездзілі адпачываць дзеля дзяцей, а цяпер зразумелі, што трэба і дзеля саміх сябе.

4 чэрвеня 2013 г.

ЗВЯЗДА

— *Неман», у Любанскім раёне — ваенна-патрыятычны «Вектар», у Вілейскім раёне — летнік для юных хімікаў і географаў «Эрудыт».*

На Гомельшчыне пачаў дзейнічаць інтэлектуальны аздараўленчы лагער для дзяцей — перамогаў алімпіяд і конкурсаў. Яшчэ адзін профілявы летнік сабраў хлопчыкаў і дзяўчынак, якіх цікавяць асновы баспелнай жывядзейнасці. У яго рамках пройдзе злёт юных пажарных і выратавальнікаў. Акрамя таго, у Гомельскай вобласці працуе абласны прававы лагэр, дзе інтэлектуальныя вiктарыны для дзяцей арганізуюцца сіламі курсантаў «Сілавых» ВВУ.



А на Гродзеншчыне пры падтрымцы ЮНЕСКА адкрыўся лінгвістычны летнік для дзяцей, якія вывучаюць французскую мову...

Надзея НІКАЛАЕВА

■ Па-суседску

Беларусь — Літва: супрацоўніцтва рэгіёнаў

Паспяхова скончыўся II Беларуска-літоўскі форум рэгіянальнага супрацоўніцтва, які два дні праходзіў у гарадах Алітус, Друскінінкі і ў Пранайскім і Алітускам раёнах. Першы такі форум прайшоў летась у Маладзечне. Арганізатары сёлетняга — Пасольства Рэспублікі Беларусь у Літве і Асацыяцыя самакіраванняў Літвы. На гэты раз мерапрыемства сабрала амаль 300 удзельнікаў, у тым ліку прадстаўнікоў МЗС, Міністэрства эканомікі, галіновых міністэрстваў, мясцовых органаў улады Беларусі і Літвы, а таксама дзелавой супольнасці і СМІ дзвюх краін.

У першы дзень форуму беларуская дэлегацыя пазнаёмілася з працай Парка гарманізацыі чалавека ў Пранайскім раёне. У гэты ж дзень мэр самакіравання Алітускага раёна Алігврдас Врубляўскас прадэманстраваў аграрнымі слоўва магутнасці г. Алітуса і раёна на прыкладах шэрагу кампаній і дзяржаўных устаноў, а мэр Г. Друскінінкай Рьчардас Малінаўскас прэзентаваў магчымасці свайго рэгіёна, паказаўшы гарнальжыны цэнтр Snow Arena, які дзейнічае круглы год.

Асобна было наладжана наведванне санаторыя «Беларусь», які знаходзіцца ў цэнтральнай частцы горада-курорта Друскінінкай, і лясапаркавай зоне ля ракі Нёман. Спалучэнне цішыні, чыстага паветра, хваёвага лесу, мінеральных хлорнанатрыяевакальцьевых водаў, лячэбных тарфяных гразяў, прыгажосці прыроды — усё гэта робіць курорт гаючым і па-свойму унікальным. Санаторый «Беларусь» быў заснаваны ў цяжкім пасляваенным 1946 годзе і да гэтай пары паспяхова працуе, пашыраючыся, абнаўляючыся і ўдасканальваючыся.

На наступны дзень у Друскінінкі адбылося афіцыйнае адкрыццё II Беларуска-літоўскага форуму рэгіянальнага супрацоўніцтва. На пленарным пасяджэнні Уладзімір Драйч адзначыў, што правядзенне форуму ўзляецца цаг лягчым працягам канструктыўнага эканамічнага дыялогу дзвюх краін, у тым ліку IX Беларуска-літоўскага эканамічнага форуму ў Клайпедзе, у якім узялі ўдзел прэм’ер-міністр Беларусі Міхаіл Мясніковіч і прэм’ер-міністр Літвы Альгврдас Бутквявічус.

■ Перспектыва

«МІНСК-СІЦІ» СТАНЕ КРЭАТЫЎНЫМ РАЁНАМ

Выканкам сталіцы аб’явіў міжнародны конкурс на архітэктурную канцэпцыю забудовы «Мінск-Сіці». Такім чынам, на зямельным участку плошчай 312,8 га ў межах вуліц Азрадромнай, Кіжаватава, Брылеўскай і 3-га Гарадскога кольца, планаўца стварыць новы сучасны крэатыўны раён «Поліфункцыянальны цэнтр «Мінск-Сіці». На вызначанай тэрыторыі неабходна ажыццявіць будаўніцтва грамадска-адміністрацыйных цэнтраў, гандлёвых комплексаў, гатэльў і жылых будынкаў, якія будуць выкананы з уплікам сусветных інавацыйных тэхналагічных дасягненняў, у тым ліку ў галіне энергазберажэння і «зялёных» тэхналогій.

Архітэктурная канцэпцыя забудовы павінна прадугледжваць вылучэнне асноўных грамадска-дзелавой і жылрой зон, якія забяспечваюцца неабходнай інжынерна-транспартнай інфраструктурай (агульнай плошча забудовы — не больш як 2 млн кв. м), а таксама чарговасць засваення участкаў. Неабходна, каб офісныя і гандлёвыя комплексы былі ў пешаходнай даступнасці ад станцыі метрапалітэна, каб аб’екты, што праектуюцца, забяспечваліся паркінгамі, каб існавалі спецыяльныя пляцоўкі для размяшчэння часовых кірамоў, змінных каткоў і г.д.

Праектныя прапановы прымаюцца ад удзельнікаў конкурсу да 9 верасня, а пераможцу вызначаць да першых дзён кастрычніка гэтага года. Не апошняю роллю ў выбары канчатковай канцэпцыі гэтай забудовы будзе мець арыяльнасць горадабудаўнічых ідэй і эфектыўнасць транспартнай схемы.

Прадугледжаны прэміі ўдзельнікам конкурсу: за першае месца — 15 тысяч долараў у эквіваленце, за другое — 10 тысяч і за трэцяе — 5 тысяч USD. Крыўніцый фінансавання з’яўляецца бюджэт Мінска.

Паводле падліка спецыялістаў Мінгарвыканкама, прыкладны аб’ём капіталаўкладанняў ў гэты праект складзе 5 млрд долараў.

Сяргей КУРКАЧ

■ Спорт

«МІНСК-СІЦІ» СТАНЕ КРЭАТЫЎНЫМ РАЁНАМ

Выканкам сталіцы аб’явіў міжнародны конкурс на архітэктурную канцэпцыю забудовы «Мінск-Сіці». Такім чынам, на зямельным участку плошчай 312,8 га ў межах вуліц Азрадромнай,

ПРАВЕРКА НА ДАРОГАХ



Фота: Мярэцкі БЕГІНКАВА

Нарэшце дзетвара дачакалася жаданых летніх канікул. На цэлыя тры месяцы школьнікі адкладуць убок шыткі і падручнікі. А значыць, у дзяцей з'яўляецца прольма волнага часу, калі не трэба паўдню праводзіць у школе. Адны бавяць яго каля камп'ютара, іншыя з ранку да вечара прападаюць на вуліцы. Таму час летняга адпачынку для дзяцей дадае клопату перш за ўсё кіроўцам аўта транспарту: своечасова заўважыць малога на дарозе можна не заўсёды.

Наглядзячы на павальную аўтамабілізацыю насельніцтва, год ад году дзеці ўсё радзей становяцца удзельнікамі і віноўнікамі дарожна-транспартных здарэнняў. Тым не менш, сёлета на беларускіх дарогах ужо загінулі чацвёра дзяцей (летась — пяцёра), а 58 атрымалі раненні. Прымушае задумацца тое, што тры з чатырох смяротных выпадкаў адбыліся па віне... бацькоў-кіроўцаў, якія не паклапаціліся пра бяспечную перавозку малых — не прышлілі, не набылі аўтарэкса.

— Па нашых назіраннях, дзеці на дарозе куды больш адказныя за дарослых. І таму калі хочь адзін маленькі чалавек там памылка для, для нас гэта — трыхвіны сігнал. Значыць, дзесяці яго недавуціль, не да канца правялі работу з бацькамі, — мяркуе старшы інспектар па асаблівых даручэннях УДАІ МУС Беларусі Ганна БАНАДЫК. — Бо памяць дзіцяці —

гэта ж усё роўна як чысты аркуш паперы, куды завісаеца ўсё убачанае. І калі, напрыклад, тата з сынам пераходзіць дарогу на чырвонае святло, то ён дзямісяе тры парашэнні. Па-першае, ён рызыкуе жыццём малога. Па-другое, ставіць пад пагрозу самога сябе. А па-трэцяе, мільёны паказвае малому, што так рабіць можна. Спецыфічная рыса псіхалогіі дзіцяці ў тым, што ён аўтаматычна капіруе паводзіны дарослых. І аднойчы гэта можа скончыцца велымі дрэнна. Сухая статыстыка паказвае, што сем з кожных дзесяці дарожна-транспартных здарэнняў з удзелам дзяцей адбываецца менавіта па віне дарослых.

— **Значную небяспеку нясуць пераходы, не абсталеныя святлафорамі...**
— Так, праблема дзіцячага траўматызму на іх застаецца вострай. Як правіла, падзеі разгортваюцца па двух сцэнарыях. Часцей за

усё школьнікі кудысьці сляжаюцца і раптоўна выбягаюць на дарогу... Ёсць свае асаблівасці і пры пераходзе вуліц шырынёй у шэсць і больш палос. Дзіця ступіла на пераход, па першым і другім радах яго прапусцілі, а кіроўца, які едзе, напрыклад, па трэцім паласе, тармазіць нават і не думае. Ён жа не бачыць малога з-за машын, якія спыніліся. І само дзіця кіроўцу таксама не бачыць з-за свайго росту. Гэта актуальна і для гарадскіх двароў, дзе стыхійныя паркоўкі ўжо сталі сапраўдным галаўным болям.

Іншы расклад з юнымі веласпедыстамі: тут часцей правілы парушаюць яны самі, ездзячы ў забароненных месцах, не паспяваючы своечасова затармазіць. Стандартная сітуацыя: падлетак едзе па дарозе, чужаду шум машыны, паварочкаеца паглядзець — і па інерцыі яго заносіць пад колы. Таму мы просім бацькоў: калі вы набылі сыну альбо дачку веласпед, то абавязкова сачыце, дзе ён катаецца. А «Правілы дарожнага руху» павінны стаць у такім выпадку настольнай кнігай.

А самае страшнае, калі на дарозе безадказна паводзяць сябе маладыя маці. Яны шудоўна завучылі адно правіла: на пешаходным пераходзе ў іх заўсёды перавага. Але чамусьці забываюцца на прапісаных пераходах абавязак — перад выездам на дарогу пераканача ў бяспеці! Свежы прыклад з Салгорска: кіроўца наехаў на пераходзе на дзіцячых вазок. Немаўля 2013 года нараджэння апынулася ў бальніцы з чэрпапа-магзавай траўмай...

— **У чым спецыфіка псіхалогіі паводзін дзяцей на дарозе?**

— Справа ў тым, што прыкладна да сямі гадоў у молага адсутнічае пануццё небяспекі. Ён не можа ацаніць хуткасць машыны, не мае ніякага ўяўлення пра тармазны шлях аўтамабіля, не арыентаваны ў незнамай сітуацыі. А ўсе гэтыя навукі прыходзяць толькі ў дзе-

вяць-дзесяць гадоў... У дашкалат слабейшы і бакавы зрок. Сваю лепту ўносяць і гульні каля праезнай часткі. Той ж мяч, які выкаціўся на дарогу, цалкам паглынае увагу малога. Ён выбягае па яго — і трапіла пад колы. Мы ўвогуле рэкамендуем дзятцаў ва ўзросце да трых гадоў не пакідаць адных на вуліцы. Без розніцы, ажыўлены гэта праспект ці туліпковы праезд у квартале малапапулярнай забудовы.

— **Ці так бяспечна для дзятцаў дарогі ў сельскай мясцовасці?**

— Не. Справа ў тым, што ў вялікім горадзе дзеці пастаянна бачаць машыны на дарогах. І яны паступова на ўзроўні падсвядомасці ўсваёваюць, што праезная частка небяспечная. Улетку яны прыязджаюць у вёску і бачаць, што па дарозе коціць адна машына за гадзіну. Гэта міжволі аслабляе пільнасць, што «адгукваюцца» пры вяртанні ў жніўні ў вялікі горад. Дастаткова сказаць, што ў краіне летася якраз у жніўні загінулі восем дзятцаў...

— **Ці актуальна зараз пытанне аб дзеця з рулём? На кіраванне скутарамі, якія карыстаюцца ў моладзі вялікай папулярнасцю, вольно ўжы тры гады як трэба атрымаць права?**

— Дзюкучы гэтакі рэзка пайшла ўніз аварыйнасць з удзелам дзятцаў-кіроўцаў. Хаця раней некаторыя сельскія дарогі былі імі літаральна перапоўнены. Ды і навука рулём таксама прынёсць свой плён у выглядзе больш пільнага кантролю бацькоў. Так, за яздз без шляга скутарыста могуць аштрафаваць на адну базавую велічыню. Хо і яго зловяць без пасведчання кіроўцы, то штраф узрастае ўжо да дваццяткі базавых. Два мільёны рублёў — для якойсуюды сума адчуцельная. Не аслабляем і прафілактычную працу. Супрацоўнікі ДАІ рэгулярна наведваюць семі, дзе ёсць ма-тачыткі і мапеды, тлумачаць асаблівасці па-

водзін на дарозе, у тым ліку і адказнасць за іх парашэнні...

А усё гэта робіцца для бяспекі маладых вадзіцеляў дробкавалага транспарту. Бо пры сутыкненні з аўтамабілямі яны церпяць больш: усё-такі матацыкл і аўтамабіль адносяцца да розных вагавых катэгорый. Так, 28 мая ў вёсцы Сінкевічы Лунінецкага раёна каля 8 гадзін вечара 43-гадовы мядсвоў жыхар не прапусціў матацыкл, якім кіраваў... 14-гадовы падлетак з суседняй вёскі. Цяпер хлопцу давядзецца правесці некалькі тыдняў на бальнічным ложку: урачы дыягнаставалі пералом галёнкі.

— **Ці наведваюць інспектары дзіцячыя садкі?**

— Ужо некалькі гадоў мы працуем з пяці- і шасцігадовымі малымі, якія хутка пераходзяць за школьную парту. Ва ўсіх новых садках абсталеныя мініцюрныя аўтагарадкі, з'яўляюцца яны, па магчымасці, і ў старых установах. Кожны малы паперамна выстулае там як і роўны кіроўца, такі і пешахода. Навукоўцы даўно даказалі, што ў гульнявой форме яны лепш засвоіваюць веды. А ў кнігарнях для дашкалат рэгулярна прадаецца «Азбука дарожнага руху», дзе асноўныя правілы выкладаюцца ў форме вершаў.

— **У свецкія часы на вокладках школьных сшыткаў рэгулярна друкаваліся элементарныя правілы дарожнага руху, хаця тады аўтамабілі на дарозе было значна менш. Але цяпер знойсці нешта падобнае ў крамах няпроста...**

— Тут важнаю ролю адыгрывае ўжо камерцыйны падыход. Тады можна было зварнуцца на папяроваю фабрыку, і ўвесь шматтысячны тираж сшыткаў быў бы аддрукаваны па нашай заўяды. Сёння сшытак — гэта тавар, які неабходна прадаць. І вытворцам куды выгадней змяшчаць на вокладках партрэты

вядомых людзей, рэкламу аўтамабіляў. Верагоднасць таго, што такі яркі сшытак заўважыць малы і папросіць бацькоў яго набыць, вышэйшая.

Але не стаім на месцы і мы. Інспектары рэгулярна наведваюць школы Беларусі. Прычым мы ўжо даўно адышлі ад практыкі простай навучальнай лекцыі. Усё больш выкарыстоўваюцца сучасныя тэхналогіі — прэзентацыі, паказ фільмаў, праходжанне камп'ютарных тэстаў, дэманстраванне запісаў з відэарэгістратараў. Школьнікі атрымліваюць у падарунак сшыткі, размялёўкі, малюўнічыя буклеты, табліцы множання і лінейкі з малюнкамі на тэму бяспечных паводзін на дарозе. Нашым ноу-хаў стаў вывешванне ў кожнай школе план квартала, дзе правявае большасць вучняў Там падрабязна паказваецца самы бяспечны шлях дадому.

Не забываемся і на творчы складнік. Рэгулярна праводзяцца разнастайныя акцыі, конкурсы, гульні для дзятцаў розных узростаў. 5 чэрвеня ў Нацыянальным цэнтры творчасці дзятцаў і моладзі ўжо ўзнагародзім пераможцаў рэспубліканскага конкурсу «Выконваем законы дарог». Школьнікі на ім змагаюцца ў трох намінацыях — малюнак, мастацкі выбар і сачыненне. Адна ўмова: работа павінна быць выканана на тэму правіл дарожнага руху. Чаго яны толькі не робяць! Выразаюць з дрэва, плетуць з саломкі, лепяць з гліны і нават валяюць з шэрсці! І ў гэтых работах адлюстраваны самыя розныя сітуацыі, якія могуць узнікнуць на дарозе.

Дзятчэй мы правілам дарожнага руху вучым з большага паспяхова. Але што рабіць з дарослымі парашальнікамі? На жаль, часта яны разумеюць толькі традыцыйную мову прымуся — штраф, пазбаўленне працы...

Вяляр'ян ШКЛЕННІК.



УСЛОВИЯ СРОЧНОГО БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА) ОАО «БЕЛАГРОПРОМБАНК» «ЗАБОТА»

- Общие условия, права и обязанности сторон.
 - 1.1. Размер минимальной суммы вклада (депозита) составляет 100000 (Сто тысяч) белорусских рублей.
 - 1.2. Сумма вклада (депозита), валюта вклада (депозита), размер процентов, срок возврата вклада (депозита) и иные существенные условия, предусмотренные законодательством Республики Беларусь, указываются в договоре, заключаемом ОАО «Белагропромбанк» (далее – Вкладополучатель) и физическим лицом (далее – Вкладчик).
 - 1.3. Вкладополучатель обязуется:
 - 1.3.1. Ежемесячно по истечении каждого месяца со дня поступления суммы вклада (депозита) на вкладной (депозитный) счет Вкладчика начислять на сумму вклада (депозита) проценты в размере, определенном пунктом 5 договора и выплачивать их путем причисления к основной сумме вклада (депозита) либо путем безналичного перечисления на счет, к которому вышущена карточка, указанный Вкладчиком в заявлении. В случае аннулирования заявления Вкладчиком, проценты выплачиваются путем причисления к сумме вклада (депозита).
 - 1.3.2. По окончании срока хранения вклада (депозита) причислить начисленные проценты к сумме вклада (депозита) и выплатить вместе с суммой вклада (депозита) наличными денежными средствами либо путем безналичного перечисления на счет, указанный Вкладчиком в заявлении.
 - 1.3.3. Хранить банковскую тайну вклада (депозита) в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь.
 - 1.4. Вкладчик обязуется:
 - 1.4.1. Уведомлять Вкладополучателя с составлением письменного заявления не позднее чем за 5 (Пять) календарных дней о намерении досрочного расторжения договора срочного банковского вклада (депозита) или истребования части вклада (депозита) (в сумме причисленных к сумме вклада (депозита) процентов), с указанием истребуемой суммы денежных средств.
 - 1.4.2. Вкладополучатель имеет право:
 - 1.4.2.1. После предварительного уведомления Вкладчика в одностороннем порядке изменить размер процентной ставки по настоящему договору. При этом уменьшение Вкладополучателем размера процентной ставки производится по истечении 1 (Одного) месяца со дня предварительного уведомления Вкладчика. Увеличение Вкладополучателем размера процентной ставки производится со дня, указанного в соответствующем решении Вкладополучателя. Предварительное уведомление Вкладчика об изменении размера процентной ставки производится путем публикации информации в газетах «Советская Белоруссия» и «Звязда», на официальном сайте ОАО «Белагропромбанк» в сети Интернет, а также путем ее размещения на своих информационных стендах. Датой уменьшения Вкладополучателем размера процентной ставки, ее новый размер применяется к вкладу (депозиту) по истечении одного месяца со дня предварительного уведомления Вкладчика. Сумма вклада (депозита) «До востребования» с учетом начисленных процентов подлежит выплате Вкладчику наличными денежными средствами или безналичным перечислением при предъявлении требования Вкладчиком.
 3. Дополнительные условия.
 - 3.1. Выдача денежных средств со счета Вкладчика и процентов по вкладу (депозиту) производится по его требованию при предъявлении документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Выдача средств со счета Вкладчика и процентов по вкладу (депозиту) другому лицу производится при предъявлении надлежаще оформленной доверенности и документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Республики Беларусь непосредственно в подразделении Вкладополучателя, в котором заключен настоящий договор, если иное не установлено Вкладополучателем. Выдача средств со счета Вкладчика по вкладу (депозиту) наследникам, указанным в завещательном распоряжении, или наследникам по закону или завещанию производится непосредственно в подразделении Вкладополучателя, в котором заключен настоящий договор, если иное не установлено Вкладополучателем, при предоставлении следующих документов, которые остаются у Вкладополучателя: заявления о выдаче вклада (депозита) с указанием данных документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Республики Беларусь; копии свидетельства о праве на наследство, заверенной нотариально либо Вкладополучателем, либо иного документа его заменяющего в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. Вкладополучатель заверяет копию свидетельства о праве на наследство (или иного документа) после сверки с оригиналом. Кроме того, получатель обязан предъявить документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
 - 3.2. Настоящий договор может быть расторгнут ранее установленного срока только по требованию Вкладчика. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению Вкладчика и Вкладополучателя, а также по требованию Вкладчика или Вкладополучателя в случае вступления в силу нормативных правовых актов Республики Беларусь, изменяющих порядок регулирования данных правоотношений и имеющих обратную силу. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде и подписываются Вкладчиком и Вкладополучателем.
 - 3.3. Настоящий договор вступает в силу с момента поступления денежных средств на вкладной (депозитный) счет Вкладчика и действует до момента полного возврата Вкладополучателем Вкладчику суммы вклада (депозита) и начисленных процентов по вкладу (депозиту) (закрытия вкладного (депозитного) счета).
 4. Особые условия.
 - 4.1. Вкладополучатель осуществляет банковские операции по привлечению денежных средств физических лиц во вклады и депозиты на основании лицензии на осуществление банковской деятельности № 2 от 22 июля 2009 года, выданной Национальным банком Республики Беларусь.

Лицензия на осуществление банковской деятельности от 22.07.2009 № 2, выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551.

ОАО «БЕЛАГРОПРОМБАНК»

В соответствии с условиями договоров срочного банковского вклада (депозита) ОАО «Белагропромбанк» сообщает о снижении с 05 июля 2013 года до 28,5% годовых размера процентной ставки по договорам срочного банковского вклада (депозита) «Забота», заключенным до 05.06.2013 года.

Телефон Контакт-центра Банка – 136
8.00-20.00 – рабочие дни, 8.00-18.00 – выходные и праздничные дни.
Звонок со стационарного телефона, с мобильного телефона (life), velcom, МТС – по тарифам операторов связи. Консультации оказываются бесплатно.

www.belagp.by
Лицензия на осуществление банковской деятельности от 22.07.2009 № 2 выдана Национальным Банком Республики Беларусь. УНП 100693551.

ОАО «Белтрубопроводстрой»

г. Минск, ул. Богдановича, 129
сообщает, что 25 июля 2013 года в 11.00 в конференц-зале акционерного общества по адресу: 220123, г. Минск, ул. Богдановича, 129 СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ С ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества, избранных на Общем собрании 22.03.2013 г.
2. Избрание нового состава Совета директоров Общества.

Собрание проводится в очной форме. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, 03 июня 2013 года. Предложения по кандидатурам в состав Совета директоров будут приниматься с 06 июня 2013 г. по 18 июня 2013 г.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Богдановича, 129 в рабочие дни с 18 июля 2013 г.

Регистрация участников собрания с 9.00 до 10.45 по месту проведения собрания. Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества — паспорт, представителю акционера — паспорт и доверенность.

Сведения по телефону: 334 30 31, 334 33 83.

УНП 100364117 *Совет директоров.*

О ВЫКУПЕ АКЦИЙ

Уважаемые акционеры!

ОАО «Агрофирма «Рассвет»

7 мая 2013 г. внеочередным общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Агрофирма «Рассвет» принято решение о выкупе акций, принадлежащих физическим лицам, на баланс Общества, с целью последующей реорганизации Общества.

Акционеры, не принявшие участие в собрании или голосовании против принятия решения о реорганизации, вправе требовать выкупа акций Обществом.

Приобретение на баланс Общества простых (обыкновенных) акций с целью последующей реорганизацией Общества осуществляется на следующих условиях:

- количество приобретаемых акций — 2 381 простая (обыкновенная) акция;
- цена выкупа акций определена общим собранием акционеров и составляет 4 400 (четыре тысячи четыреста) белорусских рублей за одну акцию;
- форма оплаты акций — наличными денежными средствами (в кассе Общества) согласно платежной ведомости;
- срок оплаты акций — в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента регистрации сделки у профессионального участника рынка ценных бумаг;
- срок предоставления акционерами предложений о продаже акций — пятьдесят дней с даты принятия решения внеочередным общим собранием акционеров, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа их акций;
- срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, — не менее тридцати дней и не более шести месяцев с момента принятия решения о приобретении акций;
- порядок уведомления акционеров — владельцев акций — путем публикации объявления в газете «Звязда».

Акционерам, желающим продать акции обществу, необходимо обратиться по адресу: Минский р-н, аг. Новый Двор, администрация ОАО «Агрофирма «Рассвет» (тел. 5087138, 5087125). Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно содержать фамилию, имя, отчество и подпись акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует.

Наблюдательный совет информирует акционеров Общества о том, что информация о выкупе акций ОАО «Агрофирма «Рассвет» в газете «Звязда» от 16 мая 2013 № 87 была опубликована ошибочно.

УНП 600052822 *Наблюдательный совет*

Хозяйственным судом Гомельской области 27.05.2013 г. открыто конкурсное производство в отношении ЧСУП «Евгисторты» (Гомельская область, г.п. Брагин). Управляющим назначен Глинский И.А. Требования кредиторов и заинтересованных лиц принимаются управляющим в течение двух месяцев со дня опубликования данного объявления по адресу: 247760, Гомельская область, г. Мозырь-7, а/я 20. УНП 490186400

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ»

20 июня 2013 года проводит повторные 4-ый от 14.03.13 г., 5-ый от 28.03.13 г., 6-ой от 11.04.13 г., 8-ой от 24.04.13 г., 9-ый от 30.04.13 и 11-ый от 29.05.13 г. открытые аукционы по продаже имущества республиканской собственности на 12-ом открытом аукционе

Лот	Наименование техники	Местонахождение объекта	Начальная цена продажи (бел. руб.)	Сумма задатка (бел. руб.)
38	АЦ– 5,5–4320М (автомобиль) с/о 3658 на шасси УрАЛ-4320М ш. 064966 дв. 988834 1987 г. 4 кат. 29339 км 518 м/ч	н.п. Калиновичи, в/ч 55461/2	60 000 000	6 000 000
49	Мастерская МТО-В № 046 на ЗИЛ-131 ш. 509502 дв. 753339 1982 г. 4 кат. 2875 км	г. Гомель, в/ч 63604	51 000 000	5 100 000
60	Грузовой Урал-4320 ш. 028575 дв. 639407 1984 г. 3 кат. 98180 км	г. Слоним, в/ч 33933	40 000 000	4 000 000
69	Грузовой Урал-43202-0011-01 ш. 022398 дв. 578407 1984 г. 4 кат. 40180 км	г. Старые Дороги, в/ч 48668	55 000 000	5 500 000
94	Грузовой КамАЗ-4310 ш. 0056697 дв. 605134 1989 г. 3 кат. 110341 км	н.п. Мануличи, в/ч 06752	55 000 000	5 500 000
95	Грузовой Урал-4320-0011-01 ш. МО169048 дв. 750330 1991 г. 3 кат. 93100 км	г. Гродно, в/ч 05733	45 000 000	4 500 000
96	Грузовой Урал-4320-0011-01 ш. LO147063 дв. 605882 1990 г. 3 кат. 87954 км	г. Гродно, в/ч 05733	45 000 000	4 500 000
104	Автошасси Урал-375 ш. 386662 дв. 753114 1982 г. 4 кат. 1496 км	г. Дзержинск, в/ч 74962	35 000 000	3 500 000
105	Грузовой Урал-4320-0010-01 ш. 124201 дв. 447221 1989 г. 3 кат. 130386 км	г. Старые Дороги, в/ч 48668	40 000 000	4 000 000
109	Грузовой Урал-43202 ш. 060746 дв. 951458 1986 г. 4 кат. 76898 км	г. Старые Дороги, в/ч 48668	45 000 000	4 500 000
110	Грузовой Урал-43202-0011-01 ш. 064602 дв. 978311 1986 г. 4 кат. 42653 км	г. Старые Дороги, в/ч 48668	50 000 000	5 000 000
113	Автошасси Урал-375 А ш. 456129 дв. 897179 1970 г. 5 кат. 9997 км	н.п. Лесная, в/ч 52215	35 000 000	3 500 000
114	Автошасси Урал-375 А ш. 364989 дв. 525013 1981 г. 5 кат. 6872 км	н.п. Лесная, в/ч 52215	35 000 000	3 500 000
115	Автошасси Урал-375 А ш. 442728 дв. 530025 1985 г. 5 кат. 6872 км	н.п. Лесная, в/ч 52215	35 000 000	3 500 000
116	АЦ-5,5-4320М (автомобиль) с/о1404 на ш. УрАЛ-4320М ш. 042542 дв. 780521 1985 г. 4 кат. 1706 км	г. Борисов, в/ч 15847	70 000 000	7 000 000
147	Лесовозный тягач МАЗ-509А ш. 38536 ш. 7900915 1991 г. 4 кат. 291 км, прицеп-ропускник ГКБ-9383-012(Р-15) ш. 749 1984 г. 4 кат. 4280 км	г. Старые Дороги, в/ч 48668	50 000 000	5 000 000
163	Грузовой Урал-4320-0011-01 ш. 170037 дв. 605878 1991 г. 3 кат. 117661 км	г. Минск-56, в/ч 68473	35 000 000	3 500 000
164	Грузовой КамАЗ-4310 ш. 013434 дв. 594079 1990 г. 3 кат. 123092 км	г. Гродно, в/ч 41780	35 000 000	3 500 000
165	Автошасси КамАЗ-4310 ш. 003220 дв. 474421 1989 г. 3 кат. 93361 км	г. Гродно, в/ч 41780	40 000 000	4 000 000
222	Мастерская ПМ-270 №Г751041 1974 г. в составе: МРМ-М1 № 85 на ЗИЛ-131 ш. 060044 дв. 117075 1972 г. 4 кат. 4323 км МРС-АР № 74018 на ЗИЛ-131 ш. 114346 дв. 6/ч 1973 г. 4 кат. 67056 ш. ТА-5 № Г751041 на ЗИЛ-131 ш. 131149 дв. 6/ч 1974 г. 4 кат. 46456 км -СБС-4-Б3-1 № 74050469 на пр.1-П-1,5 ш. 76280 1974 г. 4 кат. 114346 км -АДБ-3120Y1 № 6/ч на пр.1-П-1,5 ш.6/ч 1974 г. 4 кат. 117075 км	н.п. Новокосово, в/ч 25819	120 000 000	12 000 000
223	Автошасси УРАЛ-375 ш. 436998 дв. 395725 1986 г. 2 кат., кузов-фургон К-375 № 0583 1985 г. 2 кат.	д. Красное, в/ч 29591	70 000 000	7 000 000
224	Автошасси УРАЛ-375 ш. 421997 дв.154797 1984 г. 2 кат., кузов-фургон К-375 № 050859 1984 г. 2 кат.	д. Красное, в/ч 29591	60 000 000	6 800 000
226	АТМЗ- 5-4320 (автомобильмассопозаправщик) с/о 3928 на УрАЛ-4320 ш. 093067 дв. 223545 1988 г. 4 кат. 4170 км	н.п. Михановичи, в/ч 52188	60 000 000	6 000 000
228	АТМЗ- 5-4320 (автомобильмассопозаправщик) с/о 2929 на УрАЛ-4320 ш. 092940 дв. 211339 1988 г. 4 кат. 32627 км	н.п. Михановичи, в/ч 52188	50 000 000	5 000 000
229	АТМЗ- 5-4320 (автомобильмассопозаправщик) с/о 2739 на УрАЛ-4320 ш. 055707 дв. 899354 1986 г. 4 кат. 1085 км	н.п. Михановичи, в/ч 52188	60 000 000	6 000 000
231	АТМЗ- 5-4320 (автомобильмассопозаправщик) с/о 1714 на УрАЛ-4320 ш.			

РАСКЛАД РУХУ ЦЯГНІКОЎ

ПА СТАНЦЫІ МІНСК-ПАСАЖЫРСКІ ТРАНСПАРТНАГА РЭСПУБЛІКАНСКАГА ЎНІТАРНАГА ПРАДПРЫЕМСТВА
«МІНСКАЕ АДЗЯЛЕННЕ БЕЛАРУСКАЙ ЧЫГУНКІ» 2013—2014 ГОДА

№ катэгорыі цягніка	Маршрут руху	Час адпраў. з пач. станцыі	Па станцыі Мінск-Пасажырскі			Час прыбыцця на канц. станцыі	У дарозе	Дні абарачэння
			Час прыбыцця	Стаянка	Час адпраўлення			
НА МАСКВУ, НОВАСІБІРСК								
12	Мінск - Масква	-	-	-	0.13	10.33	9.20	па нядзелях
10	Варшава - Масква	14.55	1.55	0.12	2.07	11.45	8.38	штодня
148	Калінінград - Масква	16.56	3.07	0.24	3.31	15.21	10.50	па нядзтн. з 19/6 па 1/9 штодня
196	Брэст - Масква	21.43	3.13	0.27	3.40	16.23	11.43	штодня
662	Брэст - Камунары	20.30	6.07	0.15	6.22	12.51	6.29	па нядзтн
802	Мінск - Орша	-	-	-	7.40	9.56	2.16	штодня
132	Брэст - Масква	4.30	8.42	0.17	8.59	20.21	10.22	штодня
70	Берлін - Саратаў	17.24	12.14	0.15	12.29	17.02	27.33	па нядзелях
18	Ніца - Масква	20.45	12.14	0.15	12.29	22.30	9.01	па панядзелках
24	Парыж - Масква	8.28	14.36	0.18	14.54	23.58	8.04	Серада, чацвер, нядзеля, з 30/5 па 6/10 Аўторак, серада, чацвер, пятніца, нядзеля
804	Мінск - Орша	-	-	-	15.21	17.42	2.21	штодня
134	Мінск - Архангельск	-	-	-	15.32	1.00	32.28	па серадах
104	Брэст - Масква	10.44	15.16	0.16	15.32	8.47	64.15	аўторак
114	Брэст - Масква	10.44	15.16	0.16	15.32	8.47	64.15	субота
64	Мінск - Масква	-	-	-	15.32	8.47	64.15	чацвер, нядзеля
26	Мінск - Масква	-	-	-	18.28	5.57	10.29	штодня
318	Брэст - Караганды (праз Смаленск)	14.25	19.30	0.24	19.54	9.15	82.21	пятніца
426	Калінінград - Чалябінск	9.01	19.30	0.24	19.54	6.07	57.13	па датах
2	Мінск - Масква	-	-	-	21.30	8.05	9.35	штодня
4	Брэст - Масква	17.40	21.22	0.23	21.45	6.44	7.59	па нядзтн
8	Брэст - Масква	17.40	21.22	0.23	21.45	6.44	7.59	па цотных
6	Вільнюс - Масква	16.55	21.45	0.24	22.09	9.01	9.52	штодня
28	Брэст - Масква	17.50	22.04	0.14	22.18	9.21	10.03	штодня
78	Гродна - Масква	16.56	22.53	0.27	23.20	10.26	10.06	штодня
22	Прага - Масква	21.40	23.13	0.25	23.38	9.37	8.59	штодня
30	Калінінград - Масква	13.06	23.19	0.26	23.45	9.27	8.42	па нядзтн, з 26/5 па 31/8 штодня

НА КАЛІНІНГРАД, РЫГУ, ВІЛЬНЮС								
5	Масква - Вільнюс	18.55	3.09	0.24	3.33	8.00	4.27	штодня
425	Чалябінск - Калінінград	20.20	4.01	0.28	4.29	16.31	11.02	па датах
147	Масква - Калінінград	21.44	6.45	0.27	7.12	19.40	11.28	па цотных; з 21/6 па 2/9 штодня
15	Мінск - Вільнюс	-	-	-	7.40	10.10	2.30	штодня
201	Мінск - Вільнюс	-	-	-	8.45	12.33	3.48	штодня, нядзеля
13	Мінск - Вільнюс	-	-	-	10.18	13.05	2.47	штодня
359	Адлер - Калінінград	14.25	18.27	0.30	18.57	7.24	11.27	па датах
37	Мінск - Вільнюс	-	-	-	18.50	21.20	2.30	штодня
87	Мінск - Рыга	-	-	-	21.25	9.35	12.10	штодня
29	Масква - Калінінград	14.29	22.57	0.23	23.20	11.27	11.07	па цотных; з 27/5 па 1/9 штодня

НА БРЭСТ, ГРОДНА, ЛЬВОВА								
9	Масква - Варшава	16.50	0.10	0.12	0.22	9.09	9.47	штодня
27	Масква - Брэст	15.43	0.49	0.30	1.19	5.30	4.11	штодня
77	Масква - Гродна	17.08	2.06	0.27	2.33	8.31	5.58	штодня
49	С.-Пецярбург - Брэст	15.22	3.53	0.13	4.06	8.24	4.18	штодня
317	Караганды - Брэст	19.28	4.01	0.16	4.17	9.09	4.52	субота
67	Саратаў - Брэст	20.38	4.31	0.22	4.53	9.09	4.16	з 31/5 па 15/10 аўторак, пятніца; з 22/10 па 27/5 аўторак
329	Жытомір - Баранавічы	16.34	5.01	0.24	5.25	7.34	2.09	па цотных
639	Калінінград - Баранавічы	22.35	5.01	0.24	5.25	7.34	2.09	з 29/5 па 21/9 па нядзтн
649	Магілёў - Брэст	0.40	5.30	0.35	6.05	10.23	4.18	штодня
611	Віцебск - Баранавічы	0.13	5.49	0.24	6.13	8.11	1.58	штодня
3	Масква - Брэст	23.11	6.06	0.17	6.23	10.46	4.23	па нядзтн
7	Масква - Брэст	23.11	6.06	0.17	6.23	10.46	4.23	па цотных
195	Масква - Брэст	19.39	6.34	0.15	6.49	12.33	5.44	штодня
819	Мінск - Баранавічы	-	-	-	8.25	9.56	1.31	штодня
21	Масква - Прага	23.44	8.06	0.29	8.35	6.44	23.09	штодня
131	Масква - Брэст	23.34	8.27	0.19	8.46	12.53	4.07	штодня
35	С.-Пецярбург - Брэст	21.20	10.33	0.12	10.45	15.20	4.35	з 27/5 па 2/9 панядз., суб.; з 4/9 па 21/5 сер., суб.
103	Новасібірск - Брэст	23.25	11.49	0.26	12.15	16.38	4.23	панядзелак
113	Новасібірск - Брэст	23.25	11.49	0.26	12.15	16.38	4.23	пятніца
57	С.-Пецярбург - Гродна	22.42	12.15	0.15	12.30	19.24	6.54	з 27/5 па 17/9 па нядзтн з 23/9 па 8/4 панядз., аўторак. з 10/4 па 26/5 панядз., аўтор., чацв.

821	Мінск - Баранавічы	-	-	-	12.59	14.35	1.36	штодня
607	Мінск - Брэст	-	-	-	13.30	18.01	4.31	штодня
69	Саратаў - Берлін	12.57	15.06	0.22	15.28	8.05	17.37	штодня
23	Масква - Парыж	7.44	15.06	0.22	15.28	20.42	30.14	панядз., аўтор., чацв., суб., нядз.
667	Мінск - Гродна	-	-	-	15.38	21.45	6.07	штодня
47	С.-Пецярбург - Львоў	1.00	15.19	0.29	15.48	4.48	13.00	з 27/5 па 11/9 па нядзтн
485	Феадосія - Гродна	9.32	15.27	0.31	15.58	23.40	8.12	з 18/6 па 27/7 па цотн.; з 4/7 па 20/9 штодня
629	Мінск - Гродна	-	-	-	16.17	21.20	5.03	штодня
645	Мінск - Брэст	-	-	-	16.38	20.26	3.48	штодня
651	Мінск - Брэст	-	-	-	17.28	21.40	4.12	штодня
371	Магілёў - Чарнаўцы	-	17.12	0.26	17.38	11.27	17.49	па цотных
823	Мінск - Баранавічы	12.44	-	-	18.06	19.41	1.35	штодня
663	Мінск - Брэст	-	-	-	18.29	23.20	4.51	па 3, 4, 5, 6, 7 днях тыдня
101	Мінск - Варна	-	-	-	19.35	10.55	39.20	з 5/6 па 5/9 па серадах
17	Масква - Ніца	-	19.18	0.17	19.35	9.38	39.03	чацвер
383	Марыупаль - Баранавічы	11.18	20.45	0.23	21.08	23.07	1.59	па цотных
627	Мінск - Гродна	15.59	-	-	21.23	6.00	8.37	штодня
115	Мінск - Варшава	-	-	-	20.44	5.51	10.07	штодня
825	Мінск - Баранавічы	-	-	-	22.05	23.48	1.43	штодня
661	Камунары - Брэст	-	22.37	0.17	22.54	8.45	9.51	па нядзтн
657	Віцебск - Брэст	16.03	22.37	0.17	22.54	8.45	9.51	па цотных
623	Віцебск - Гродна	17.59	23.35	0.24	23.59	5.35	5.36	па нядзтн
633	Магілёў - Гродна	18.50	23.35	0.24	23.59	5.35	5.36	з 28/5 па цотных

БЕСПЕРАСАДАЧНЫЯ ВАГОНЫ											
Станцыя прызначэння	№ цягніка	Час адпраўлення	Станцыя і час перапрыбыцця		Час прыбыцця на канц. станцыю	у дарозе	Дні абарачэння	Зваротнае прыбыццё ў Мінск			
			прыбыццё	адпраўленне				№ цягніка	Час прыбыцця	Дні прыбыцця	
Мінск - Кішынёў	330	0.16	4.02	Жлобін	7.38	6.08	29.52	па цотных	329	5.01	па цотных
Мінск - Сафія	68	1.23	6.16	Гомель	8.00	9.25	56.02	аўторак, субота	615	22.55	серада, субота
Мінск - Амстэрдам	21	8.35	-	-	-	9.59	26.24	аўтор., чацв., нядз.	22	23.13	аўтор., чацв., суб.
Мінск - Базель	21	8.35	-	-	-	10.30	26.39	штодня	22	23.13	штодня
Мінск - Прага	21	8.35	-	-	-	6.44	23.09	пн., серада, суб.	22	23.11	пн., серада, пятн.
Мінск - Вена	21	9.34	-	-	-	6.22	22.48	пятніца	22	23.11	нядзеля
Мінск - Пскоў	52	17.41	4.20	Дно	5.46	7.30	12.49	панядзелак, пятн.	51	7.14	панядзелак, пятніца
Мінск - Канстанца	101	19.35	-	-	-	3.19	31.44	серада па 5/9	102	10.24	нядзеля па 9/9
Мінск - Сімферопаль	86	21.20	1.36	Гомель	3.29	5.20	32.00	з 9/9 па 21/5 па 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 чыслах кожнага месяца	383	20.45	з 12/9 па 24/5-14 па 8, 12, 16, 20, 24, 28 чыслах кожнага месяца

№ катэгорыі цягніка	Маршрут руху	Час адпраў. з пач. станцыі	Па станцыі Мінск-Пасажырскі			Час прыбыцця на канц. станцыі	У дарозе	Дні абарачэння
			Час прыбыцця	Стаянка	Час адпраўлення			
НА ГОМЕЛЬ, КІЕУ, АДЛЕР, СІМФЕРОПАЛЬ								
330	Баранавічы - Жытомір	21.18	23.47	0.29	0.16	12.45	12.29	па нядзтн
640	Баранавічы - Калінінград	21.18	23.47	0.29	0.16	6.00	5.44	з 28/5 па 20/9 па цотных
140	Баранавічы - Сімферопаль	22.23	0.30	0.23	0.53	5.08	28.15	па цотных з 18/6 па 20/9
68	Брэст - Саратаў	20.59	1.01	0.22	1.23	10.47	32.24	з 28/5 па 11/10 аўт., суб.; з 18/10 па 23/5 суб.
812	Мінск - Бабруйск	-	-	-	3.50	5.57	2.07	штодня
360	Калінінград - Адлер	19.03	5.10	0.23	5.33	8.07	49.34	па датах
616	Мінск - Гомель	-	-	-	7.35	12.33	4.58	штодня
100	Мінск - Сімферопаль	-	-	-	9.00	10.33	25.33	па нядзтн; з 31/5 па 30/9 штодня
372	Чарнаўцы - Магілёў	13.53	9.03	0.47	9.50	13.47	3.57	па цотных
94	Мінск - Адэса	-	-	-	13.02	10.52	21.50	па цотных; з 11/6 па 30/9 штодня
648	Мінск - Гомель	-	-	-	15.00	19.30	4.30	штодня
660	Мінск - Магілёў	-	-	-	15.17	18.43	3.26	штодня
670	Мінск - Калінінград	-	-	-	16.20	21.25	5.05	штодня
644	Мінск - Гомель	-	-	-	17.13	21.41	4.28	штодня, акрамя серады
656	Мінск - Гомель	-	-	-	17.13	21.41	4.28	серада
814	Мінск - Бабруйск	-	-	-	17.30	19.35	2.05	штодня
302	Мінск - Адлер	-	-	-	19.05	11.24	39.19	па цотных
356	Мінск - Мін. Воды	-	-	-	19.05	8.27	36.22	па 3, 7, 11,

Стрататы свет

НАСТАСА І МАКСІМ — ПАРТНЁРЫ ПА БАЛБАТЛІВАСЦІ

Цікавае даследаванне, праведзенае з мэтай высветліць, ці існуе сувяз паміж імем абанента і яго гаварлівасцю, правяў мабільны аператар МТС. Спецыялісты кампаніі прааналізавалі звесткі аб галасавых выкліках абанентаў за першы квартал 2013 года і склалі ТОП-10 самых «гаваркіх» мужчынскіх і жаночых імён.



Фота Анастасіі Кішчэўскай

Рэйтынг найбольш актыўных карыстальнікаў галасавых паслуг сярод прадстаўніц прыгожай паловы чалавечтэа ўзначаліла Настася — 136 здзейсненых выклікаў за месяц. Кампанію ёй склалі Юлія (134), Кацярына (129), Аксана (124), Марына (123), Іна (122), Вольга (119), Наталія (117), Ірына (112) і Таццяна (103).

Сярод мужчын самымі гаваркімі аказаліся Максім (133 выклікі), Дзяніс (132), Дзмітрый (121), Віталь (119), Яўген (115), Павел (113), Андрэй (110), Аляксей (106), Ігар (104) і Сяргей (100).

Як тлумачаць спецыялісты кампаніі МТС, атрыманыя звесткі не залежаць ад колькасці абанентаў з аднолькавымі імёнамі ў базе мабільнага аператара. Вынікі даследавання ўяўляюць сабой суднасны агульнай колькасці здзейсненых званкоў кожнай групай імён да колькасці абанентаў у гэтых групах.

Раней мабільны аператар МТС высветліў, што жанчыны трацяць на тэлефонныя гутаркі больш часу, чым мужчыны. Так, прадстаўніцы слабага полу выкарыстоўваюць на 13% больш галасавога трафіку і адпраўляюць на 26% больш SMS-паведамленняў.

Надзея НІКАЛАЕВА.

Крымінал, здарэнні

ПРАФЕСІЯНАЛЬНЫ ПОЗІРК, ПРАФЕСІЯНАЛЬНЫЯ ДЗЕЯННІ

Супрацоўнік спецпадраздзялення міліцыі Андрэй Ваявода з Гомеля ў свой выхадні дзень на прыпынку грамадскага транспарту звярнуў увагу на грамадзяніна, твар якога яму падаўся знаёмым — па арыенціроўцы з фотаздымкамі зланыцаў, якія знаходзяцца ў вышук.

Прапаршчык падшоў да грамадзяніна і напрасіў прад'явіць дакументы. Калі мужчына адмовіўся гэта зрабіць, міліцыянер прапанаваў прайсці для высвятлення асобы ў бліжэйшае аддзяленне міліцыі. Далей усё адбылося імгненна. Нож бліснуў у руцэ зланыцы, але міліцыянер-кіроўца 1-й роты АМАП палка ГПСМ быў спрынтнейшым. Андрэй Ваявода ударам выбіў нож і затрымаў падазранага. Калі затрыманага даставілі ў Савецкі райаддзел міліцыі, высветлілася, што ён знаходзіцца ў міжрэжыяўным вышук: 52-гадовай гамлячанін, наўмысна прычыніў цяжкія траўмы чалавеку. Супрацоўнік праваахоўных органаў мог стаць яго чарговай ахвярай, але ж прафесіянал гэтага не дапусціў.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

САРВАЛІ З ШЫІ ЛАНЦУЖОК

Позна ўвечары 29-гадовы мінчанін купляў у краме па вуліцы Скрыпнікава піва. Тут жа набыў алкаголь і два хлопцы, якія і прапанавалі незнаёмцу скласці кампанію «на траіх».

Маладыя людзі размаўлялі ў суседнім двары. Бліжэй да завяршэння гэтага імпрывізаванага застолля мінчанін заснуў. У гэты момант два сабуртэльнікі паспрабавалі зняць з шый пацярпелага залаты ланцужок. Той прачнуўся. Аднак зламанымі гэта не спыніла: яны папроста сарвалі з шый залатое ўпрыгажэнне і кінуліся наўцёк. Мінчанін паспрабаваў дагнаць зламанынкаў, але безвынікова. Тады ён патэлефанаваў у міліцыю. Паводле інфармацыі з Фрунзенскага РУУС сталіцы, шкоду пацярпелы ацаніў амаль у 25 мільёнаў рублёў.

Сяргей РАСОЛЬКА.

НАВАЛЬНІЦА СПАЛІЛА ПІЛАРАМУ

У Оршы навалнічны разрад, як мяркуюць пажарныя, стаў прычынай пажару дашчанага будынка піларамы. Паводле інфармацыі Віцебскага абласнога ўпраўлення па надзвычайных сітуацыях, пажар адбыўся ў трыці гадзіне ночы на тэрыторыі заводу жалезабетонных вырабаў адкрытага акцыянернага таварыства «Аршанскі будаўнічы трэст № 18». Агнём знішчаны будынак піларамы, пашкоджаны дрэваапрацоўчы станок. Пацярпелых няма. Папярэдняя прычына пажару — навалнічны разрад.

25 ЦЯЛЯТ ЗАГІНУЛІ

У выніку пажару ў цялятніку на тэрыторыі малочнатаварнай фермы адкрытага акцыянернага таварыства «Камайскі-Агра» ў вёсцы Падлявоўнавічы Пастаўскага раёна загінулі 25 цялят. Як паведамілі ў Віцебскім абласным упраўленні па надзвычайных сітуацыях, пажар адбыўся а чацвёртай гадзіне дня. Агнём былі знішчаны дах цялятніка. Прычына пажару высвятляецца.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

ЯНА ПАЙШЛА, ЁН ПАДПАЛІЎ...

23-гадовай грамадзянін Кыргызстана падпаліў дом сваёй сужыцелькі ў Пінскім раёне. У доме ў гэты час знаходзіўся бацька жанчыны. Ён загінуў у агні.

Спачатку маладая пара і бацька сужыцелькі выпівалі разам, а калі пітво скончылася, малады чалавек адправіўся па дабаўку. Сяброўка ж чакаць яго не стала, а пайшла ў іншую кампанію, дзе было весела і налівалі. Каханак пакрыўдзіўся, тэлефанаваў ёй, патрабаваў вярнуцца, пагражаў, што падпаліць дом. Але маладая асоба была ў той ступені веселасці, што пагрозы ўсур'ёз не ўспрымала.

Ён жа словы на вецер не кідаў. Зайшоў у хату, наліў на падлогу бензіну і чыркнуў запалкай. Пазней у судзе падпалшыч тлумачыў, што ведаў аб знаходжанні бацькі ў пакоі, але лічыў, што мужчына зможа выбрацца з пажару самастойна. Гаспадар дома тым часам быў нападлітку, магчыма, задрэмаў і задыхнуўся ў дыме.

Суд Пінскага раёна і г. Пінска прыгаварыў грамадзяніна да 10 гадоў пазбаўлення волі. Да таго ж ён павінен кампенсаваць урон у памеры 72 мільёнаў рублёў.

Яна СВЕТАВА.

НАПАЛІ НА КУР'ЕРА ІНТЭРНЭТ-КРАМЫ

Гісторыя пачалася з таго, што невядомы патэлефанаваў на адзін з рэкламных сайтаў і дамовіўся з прадаўцом аргтэхнікі аб набыцці чатырох дарагіх тэлефонаў...

А далей можна прадойчыць, як той казаў, мовай пратакола. Па інфармацыі Фрунзенскага РУУС г. Мінска, у прызначаны час прадавец прыбыў па указаным кліентам адрасе — у дом па вуліцы Бурдзейнага. І падняўся на ліфце на чввёрты паверх. Як высветлілася пасля, яго там ужо чакалі. Невядомы зламаныскі распыліў газавы балончык, прычым чаго выхпіў у кур'ера пакет з таварам і ўцёк. Супрацоўнікі крымінальнага вышуку напачатку думалі, што ў мужчыны, які здзейсніў гэты напад, былі заўрускіні — мужчына і жанчына. За дзень да нападу яны рабілі пакулку, дзе іх і зафіксавалі камеры відааніравання. Супрацоўнікі крымінальнага вышуку неўзабаве ўстанавілі асобу зламаныска. Гэта аказаўся 25-гадовы раней судзімы за махлярства жыхар Бреста. Устанавлены і асобы мужчыны і жанчыны, якія трапілі ў поле зроку відэакамер. Гэта былі выпадковыя знаёмыя падазранага, да зланыцы яны дачынення не мелі.

Сяргей РАСОЛЬКА

ІЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 11 июля 2013 года АУКЦИОНА

по продаже в частную собственность земельного участка для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома в аг. Большие Мотыкалы МОТЫКАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА Брестского района

Table with 7 columns: No. of lot, Location, Characteristics, Area, Starting price, Sum of bid, and Purpose of land use.

Аукцион будет проводиться 11 июля 2013 г. в 10.00 по адресу: аг. Б. Мотыкалы, ул. Центральная, 6 (здание сельсополкома). Для участия в аукционе необходимо подать заявление об участии в аукционе, копию платежного поручения, удостоверяющего внесение на расчетный счет Мотыкальского сельсополкома № 3600213060056 в филиале 100 ОАО АСБ «Беларусбанк» код 246 г. Брест УНП 200676206. Назначение платежа 4901, залог в размере 10% от начальной цены земельного участка, документ (паспорт), удостоверение личности покупателя.

Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: аг. Б. Мотыкалы, ул. Центральная, 6 (здание сельсополкома) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням. Последний срок подачи заявления — 02.07.2013 года до 17.00. Контактные телефоны: 94 91 36, 94 91 35, 94 95 41.

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Table with 2 columns: Name and Characteristics of lots for auction.

капитальное строение, инв. № 401/С-21527 (назначение — здание административно-хозяйственного, наименование — здание административно-хозяйственного), расположенное по адресу: Гродненский р-н, г. Скидель, ул. Ленина, 2 с принадлежащими: пристройка (38 кв.м), ограждение бетонное (114 кв.м), ограждение бетонное (142 кв.м), ограждение бетонное (37 кв.м), ограждение бетонное (121 кв.м), ворота металлические, калитка металлическая, площадка для мусора (9 кв.м), асфальтированная площадка (551 кв.м), навесы (2 ед. 46 кв.м), навесом (45 кв.м), навесом (47 кв.м), водопроводная сеть (16 м.п.), электрическая сеть (18 м.п.), электрическая сеть (20 м.п.), ограждение из металлической сетки (27 м.п.);

капитальное строение, инв. № 401/С-21529 (назначение — здание специализированное розничной торговли, наименование — здание павильона «Модуль»), расположенное по адресу: Гродненский р-н, г. Скидель, ул. Ленина, 2/2;

капитальное строение, инв. № 400/С-14087 (назначение — здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование — здание склада), площадью 204,1 кв.м

капитальное строение, инв. № 400/С-14087 (назначение — здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование — здание склада), площадью 204,1 кв.м

капитальное строение, инв. № 400/С-14087 (назначение — здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование — здание склада), площадью 204,1 кв.м

капитальное строение, инв. № 400/С-14087 (назначение — здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование — здание склада), площадью 204,1 кв.м

капитальное строение, инв. № 400/С-14087 (назначение — здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование — здание склада), площадью 204,1 кв.м

капитальное строение, инв. № 400/С-14087 (назначение — здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование — здание склада), площадью 204,1 кв.м

капитальное строение, инв. № 400/С-14087 (назначение — здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование — здание склада), площадью 204,1 кв.м

капитальное строение, инв. № 400/С-14087 (назначение — здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование — здание склада), площадью 204,1 кв.м

капитальное строение, инв. № 400/С-14087 (назначение — здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование — здание склада), площадью 204,1 кв.м

капитальное строение, инв. № 400/С-14087 (назначение — здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование — здание склада), площадью 204,1 кв.м

капитальное строение, инв. № 400/С-14087 (назначение — здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование — здание склада), площадью 204,1 кв.м

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Table with 2 columns: Name and Characteristics of lots for auction.

капитальное строение, инв. № 401/С-21527 (назначение — здание административно-хозяйственного, наименование — здание административно-хозяйственного), расположенное по адресу: Гродненский р-н, г. Скидель, ул. Ленина, 2 с принадлежащими: пристройка (38 кв.м), ограждение бетонное (114 кв.м), ограждение бетонное (142 кв.м), ограждение бетонное (37 кв.м), ограждение бетонное (121 кв.м), ворота металлические, калитка металлическая, площадка для мусора (9 кв.м), асфальтированная площадка (551 кв.м), навесы (2 ед. 46 кв.м), навесом (45 кв.м), навесом (47 кв.м), водопроводная сеть (16 м.п.), электрическая сеть (18 м.п.), электрическая сеть (20 м.п.), ограждение из металлической сетки (27 м.п.);

капитальное строение, инв. № 401/С-21529 (назначение — здание специализированное розничной торговли, наименование — здание павильона «Модуль»), расположенное по адресу: Гродненский р-н, г. Скидель, ул. Ленина, 2/2;

капитальное строение, инв. № 400/С-14087 (назначение — здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование — здание склада), площадью 204,1 кв.м

капитальное строение, инв. № 400/С-14087 (назначение — здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование — здание склада), площадью 204,1 кв.м

капитальное строение, инв. № 400/С-14087 (назначение — здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование — здание склада), площадью 204,1 кв.м

капитальное строение, инв. № 400/С-14087 (назначение — здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование — здание склада), площадью 204,1 кв.м

капитальное строение, инв. № 400/С-14087 (назначение — здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование — здание склада), площадью 204,1 кв.м

капитальное строение, инв. № 400/С-14087 (назначение — здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование — здание склада), площадью 204,1 кв.м

капитальное строение, инв. № 400/С-14087 (назначение — здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование — здание склада), площадью 204,1 кв.м

капитальное строение, инв. № 400/С-14087 (назначение — здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование — здание склада), площадью 204,1 кв.м

капитальное строение, инв. № 400/С-14087 (назначение — здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование — здание склада), площадью 204,1 кв.м

капитальное строение, инв. № 400/С-14087 (назначение — здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование — здание склада), площадью 204,1 кв.м

капитальное строение, инв. № 400/С-14087 (назначение — здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование — здание склада), площадью 204,1 кв.м

капитальное строение, инв. № 400/С-14087 (назначение — здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование — здание склада), площадью 204,1 кв.м

Беларусбанк вводит с 4 июня 2013 года новый срочный банковский вклад в белорусских рублях. Вклад предусматривает фиксированную ставку, возможность пополнения и снятия средств.

ООО «Экофорум» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже имущества, принадлежащего ООО «Экофорум».

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА.

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА.

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА.

Пад купалам

ЦЫРК ДЫЙ ГОДЗЕ!

БЕЛАРУСКАЯ МОВА АД АМЕРЫКАНСКІХ АКРАБАТАЎ І СЛАНОВАЯ СЯМ'Я

У гэты выхадныя стартвала праграма пад назвай «Сланы ў Мінскім цырку». Акрамя вышэйгаданай экзатыкі, глядачоў чакаюць і іншыя захапляльныя нумары.

Увогуле, гэта цудоўная магчымасць і паўсмехацца, і здзівіцца, і замераць ад хвалявання за артыстаў, і нават напужацца. Напрыклад, нумар «Лукі — арбалеты», які выконвае італьянскі дуэт Джастэрс, — адно з самых «вострых» відовішчых прадстаўленняў. У выступленні дуэта ёсць момант, калі ў дзяўчыну, што стаіць на спецыяльным прыстасаванні, якое яшчэ і круціцца, кідаюць вострыя нажы. На адной з рэпетыцый, якая папярэднічала прэм'еры, здарылася крыху «кывавая» гісторыя. Не, дзяўчына не пацярпела, як адразу можна падумаць. Зяўртацца па медыцынскую дапамогу, каб «выратаваць» парэзаную руку, давалося артысту, што гэтыя нажы кідаў. Справа ў тым, што зрабілі рэжысёр такім вострым памылкова: замест таго, каб проста пачысціць нажы, які патрабавалася, майстар вырашыў іх яшчэ і затачыць як след. На шчасце, усё скончылася больш-менш спакойна і дуэт Джастэрс паспяхова паказаў свой нумар на выступленні.

Акрабаты на канале таксама здзівілі. У іх нумары глядачы могуць пабачыць артыстку, якая спявае, балансуе пад купалам цырка, а таксама піраміду і пераезд на канале на веласпедзе. Падчас найбольш складаных момантаў выступлення ў зале стаіць поўная цішыня. Акрабатаў, што выконваюць гэты нумар, — Аўру Кардынале і Вернера Герэра — беларускія глядачы ўжо маглі бачыць у праграме «У гасцяў у фестывалі ў Монтэ-Карла», прэм'ера якой адбылася гэтай зімой. Цяпер акрабаты працягваюць выступленне, але ўжо вялікім складам.

— З кожным разам усё больш хочацца быць тут, — сказала Аўра Кардынале пра выступленні перад беларускай публікай і на-



ват праспявала для журналістаў «Мой родны кут, як ты мне мілы...».

Што ж датычыцца нумара, то, па-першае, само выступленне стала тэхнічна больш складаным, а па-другое, у ім з'явіліся новыя артысты: Джэйсан Калоньні і Энжы Паола. Джэйсан і Энжы — зусім яшчэ маладыя. Дзяўчыне, напрыклад, толькі нядаўна споўнілася васьмнаццаць. На пытанне, чым жа такія юныя цыркавыя артысты адрозніваюцца ад сваіх ровеснікаў, Джэйсан адказаў, што галоўнае адрозненне ў тым, што артысты кожны дзень рызыкуюць жыццём.

Безумоўна, цікавіцца праграмы — нумар са сланамі. Дрэсіроўшчык з Германіі Крысціян Гертнер «выхоўвае» сланоў — гэтак жа, як і некалькі папярэдніх пакаленняў яго сваякоў: — Нельга сказаць, што я працую, калі займаюся сланамі. Яны мне як сямя, я вырас побач з імі, — распаўёў Крысціян журналістам.

Пра гадаванцаў дрэсіроўшчыка весткі па сталіцы разнесліся задоўга да цыркавай прэм'еры. Яны прыехалі крыху раней для таго, каб звыкнуцца з беларускім кліматам. Сланую завуць Лаксі і Тыч — гэта самкі. Адной з іх 45 гадоў, а другой — ужо за 60. Заўважаючы кала сябе людзей, сланы пачынаюць ківаць галовамі і трэці хобатамі. Што датычыць выдаткаў на ўтрыманне такіх «артыстаў», то як сцвярджаюць супрацоўнікі цырка, гэта зусім не дорага ў параўнанні з драпежнікамі, якіх кормяць мясам.


Таксама глядачоў павесяліць іспанскі клоўн Герэра Гарсія Маркас, здзівіць «Кола смеласці» ў выкананні

Крысціяна і Алекса Гертнераў і «Экзатыка», дзе на арэну выйдзе дрэсіроўшчык Штэфан Пleshану разам з дрэсіраванымі вярблюдамі, ламамі, зебрамі і вослікамі. Анастасія Макеева выканае «Паветранае танга» пад са-



мым купалам, артысты цырка Юрыя Нікуліна пад кіраўніцтвам Міхаіла Канакова пакажуць нумар «Руская палка». Яшчэ ў праграме — «Акрабаты на роліках», «Баланс на волнастай ахалтэкскай лясвіцы» ў выкананні італьянкі Стэйсі Джырдыальдзі, хула-хупы Алесі Гулевіч, дрэсіраваныя мальтыйскія балонкі беларускай артысткі Ліліі Максіменкі і іншыя нумары, якія не пакінуць без прыемных уражанняў. Паглядзець праграму «Сланы ў Мінскім цырку» можна да 20 ліпеня. Квіткі каштуюць ад 35 да 310 тысяч рублёў.

Ганна ГАРУСТОВІЧ.
Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.



УСМІХНЕМСЯ

Надобрасумленны сурдаперакладчык цэлы тыдзень замест навін і прагнозу надвор'я даваў аб'явы аб продажы аўтамабіляў.

— Ці ёсць жыццё на дачы?
— Ёсць. Калі там няма жонкі, цешчы і агарода.

Калі вы бачыце, што я бягу, — старайцеся не адставаць. Піратэхнік.

Вырашыў зранку качаць прэс.
Устаў а шостаў раныці, лёг на падлогу. Прануўся ў 11...

Хлопчык — бацьку, які працуе ў метацэнтры.
— Тата, а твае прагнозы заўсёды спраўджаюцца?
— Заўсёды. Толькі даты не заўсёды супадаюць.

Новыя павевы ў транспарце.
«Месцы для пасажыраў з дзецьмі, інвалідаў і асоб з пляшчэнтамі».

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛІНІК: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

РЕГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Галоўны рэдактар **КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч**.

РЕДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕПІЯ: Н.КАРПЕНКА (намеснік галоўнага рэдактара), В.КЛЮЧНІК (намеснік галоўнага рэдактара), А.КЛЯШЧУК, Л.ЛАХМАНЕНКА, С.ПРОТАС (першы намеснік дырэктара-галоўнага рэдактара), Н.РАСОЛКА, С.РАСОЛКА, Л.СВІДРЫЦКАЯ, А.СЛАБУЕЦКІ (намеснік галоўнага рэдактара), В.ЦЕПЯШУК, Л.ЦИШОШКІ.

НАШ АДРЕС: 220013, г.Мінск, вул.Б.Хмяльніцкага, 10-а.

ТЭЛЕФОНЫ: прыёмны — 287 19 19 (гал.факс); аддзелаў: пісьмаў — 287 18 64, падліку і распаўсюджвання — 287 18 38, 287 17 21, юрыдычнага — 287 19 68, сакратарыята — 292 05 82, адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; «Мясцовае самакіраванне» — 292 44 12, уласных карэспандэнтаў: у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелі: 40 91 92, Магілёве: 32 74 31; бухгалтэры: 287 18 81.

http://www.zviazda.by; ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79, e-mail: info@zviazda.minsk.by, РЭКЛАМЫ e-mail: reklama@zviazda.minsk.by (для зваротаў): zvarot@zviazda.minsk.by

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў. Іх меркаванні не заўсёды супадаюць з меркаванням рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар.

Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку» ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009.

220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 250 разоў на год. Тыраж 24.009. Індэкс 63850. Зак. № 2290.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Нумар падпісаны ў 19.30
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 чэрвеня 2013 года.

3 Канскага фестывалю — у Магілёў

1 чэрвеня ў абласным цэнтры адбыўся прэм'ерны паказ першага поўнаметражнага беларускага анімацыйнага фільма «Прыгоды Несцеркі». У кінатэатры «Радзіма» прайшла творчая сустрэча з аўтарам — беларускім рэжысёрам Алегам Волчакам.

Над гэтым маляваным мультфільмам на кінастудыі «Беларусьфільм» працавалі амаль 10 гадоў. У яго аснове — беларускія казкі і іх папулярныя героі. Атрымаліся вострыя і павучальныя гісторыі вакол Несцеркі, якому дапамагаюць сабака і кот. Фільм нядаўна паказалі на Канскім кінафестывалі, а цяпер пачынаюць яго паказ у кінатэатрах Магілёўскай вобласці. «Прыгоды Несцеркі» — гэта частка вялікага гарадскога свята да Міжнароднага дня абароны дзяцей. «Горад шчаслівага дзяцінства» разгарнуўся ў суботу ў Магілёве на пляцоўцы каля фантанаў у скверы імя 40-годдзя Перамогі.

Ілона ІВАНОВА.

СЕННЯ

Сонца

Усход	Заход	Дуўжыня дня
Мінск — 4.42	21.34	16.52
Віцебск — 4.24	21.32	17.08
Магілёў — 4.32	21.25	16.53
Гомель — 4.38	21.12	16.34
Гродна — 4.49	21.48	16.59
Брэст — 5.08	21.40	16.32

Месяц

Маладзік 8 чэрвеня. Месяц у сузор'і Цяльця.

Імяніны

Пр. Івана, Міхаіла, Уладзіміра, К. Хэльгі, Эмы, Караля, Францішка.

ЗАЎТРА

Геамагнітная ўзрушанні

Віцебск	Гродна	Мінск	Магілёў	Брэст	Гомель
747 мм рт.ст. +13...+15°C	749 мм рт.ст. +13...+15°C	741 мм рт.ст. +14...+16°C	740 мм рт.ст. +18...+19°C	748 мм рт.ст. +13...+15°C	749 мм рт.ст. +11...+13°C
+22...+24°C	+28...+22°C	+23...+25°C	+23...+25°C	+19...+21°C	+21...+23°C

Абазначэнні: — няма прыкметных геамагнітных узрушанняў; — невялікія геамагнітныя узрушанні; — слабая геамагнітная буря

...у суседзях

Варшава	Кіеў	Рыга
+18...+21°C	+18...+21°C	+24...+26°C
Вільнюс	Масква	С.-Пецярбург
+22...+24°C	+28...+22°C	+22...+24°C

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

БПС-СБЕРБАНК

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ «Выиграй с Visa БПС-Сбербанк»

1. Организатор рекламной игры.
Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк» (далее – «Организатор»), УНП 100219673, адрес: 220005, г. Минск, б-р имени Мулявина, 6.

Письмо о регистрации акционерного коммерческого промышленно-строительного банка «Белпромстройбанк» от 30.12.1991 года № 03011/322, выдано Национальным банком Республики Беларусь. Лицензия на осуществление банковской деятельности от 10.10.2011 № 4, выдана Национальным банком Республики Беларусь.

2. Наименование рекламной игры.
Рекламная игра, проводимая Организатором, носит название «Выиграй с Visa БПС-Сбербанка».

3. Территория проведения.
Рекламная игра «Выиграй с Visa БПС-Сбербанка» проводится на территории Республики Беларусь.

4. Срок начала и окончания рекламной игры.
Игра проводится с 5 июня 2013 года по 30 ноября 2013 года (включая период розыгрышей и вручения призов).

5. Регламент деятельности комиссии по проведению рекламной игры.
Для проведения Игры Организатор утверждает комиссию по проведению рекламной игры (далее – Комиссия) в составе 6 человек, в том числе, председателя Комиссии.
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с зарегистрированными в установленном порядке Правилами проведения Игры:
- рассматривает информацию об участниках Игры на предмет соответствия требованиям настоящих Правил;
- определяет выигрышных участников Игры в соответствии с настоящими Правилами;
- рассматривает спорные и иные вопросы, возникающие при проведении Игры и розыгрыше призового фонда.
Дата, время заседания Комиссии, а также повестка дня устанавливаются председателем Комиссии в соответствии с Правилами Игры. О дате и времени заседания Комиссии члены Комиссии уведомляются председателем или заместителем председателя Комиссии.
Заседания Комиссии открываются и ведутся председателем Комиссии, который обеспечивает объективное и всестороннее рассмотрение вопросов, входящих в повестку дня, а также порядок на заседаниях Комиссии. При отсутствии на заседании Комиссии председателя Комиссии его обязанности выполняет заместитель председателя Комиссии. Заседания Комиссии правомочны при наличии большинства членов ее состава.
Все решения принимаются Комиссией путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов «за» и «против» принятого решения голос председателя Комиссии или исполняющего его обязанности является решающим.
Решения Комиссии оформляются протоколом, который должен быть подписан присутствующими на заседании членами Комиссии. Персональный состав комиссии утверждается приказом Председателя Правления ОАО «БПС-Сбербанк».

6. Состав комиссии по проведению Рекламной игры.
Председатель комиссии – Бороδο Олег Владимирович, заместитель Председателя Правления ОАО «БПС-Сбербанк»; Заместитель Председателя комиссии – Козлов Вадим Анатольевич, начальник управления карточных продуктов ОАО «БПС-Сбербанк».
Члены комиссии:
1. Золотарева Наталья Васильевна, главный специалист управления маркетинга и рекламы ОАО «БПС-Сбербанк»;
2. Матвеева Кристина Михайловна, специалист 1 категории отдела организации продаж и клиентского обслуживания ОАО «БПС-Сбербанк»;
3. Грищенко Николай Александрович, начальник отдела организации продаж и клиентского обслуживания ОАО «БПС-Сбербанк»;
4. Жамоздик Ирина – специалист отдела по работе с клиентами, ООО «Смарт Групп».

7. Цель Игры.
Игра проводится в целях стимулирования проведения безналичных платежей с использованием личных дебетовых пластиковых карточек Visa ОАО «БПС-Сбербанк».

8. Условия участия и порядок отбора участников Рекламной игры.
Участниками Рекламной игры «Выиграй с Visa БПС-Сбербанка» являются:
- физические лица – граждане Республики Беларусь, а также лица, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь, достигшие 18 лет, являющиеся держателями банковских платежных карточек Visa, которые в период с 05.06.2013 года по 31.10.2013 года совершили с использованием банковской платежной карточки безналичную операцию по оплате товаров (услуг) на сумму более 86 700 белорусских рублей на территории Республики Беларусь.

Не являются основанием для участия в Игре:
- проведение с использованием банковской платежной карточки безналичных операций в учреждениях банков, банкоматах, инфоскоках, а также с помощью услуг SMS-банкинг, М-банкинг, Интернет-банкинг;
- проведение операции по снятию наличных денежных средств;
- проведение операций по оплате дорожных чеков;
- проведение операций по переводу денежных средств с карточки на карточку, операции по погашению кредитов и оплате банковских комиссий.
Участниками Игры не могут быть члены Комиссии.
Организатор не несет ответственности за несвоевременное или некорректное представление информации о транзакциях другими участниками системы безналичных расчетов.
В случае если одно физическое лицо совершило несколько безналичных операций, соответствующих настоящим Правилам, физическое лицо фиксируется в качестве участника Игры соответствующее количество раз. Из безналичных операций, соответствующих Правилам, формируется список участников игры (далее – Список участников).

9. Состав и размер призового фонда.
Призовым фондом Игры сформирован за счет имущества и денежных средств Организатора. Общий размер Призового фонда составляет 103 834 118 (Сто три миллиона восемьсот тридцать четыре тысячи сто восемнадцать) белорусских рублей.

№	Наименование	Количество, шт.	Цена единицы с НДС, бел. руб.	Общая стоимость с НДС, бел. руб.
1	Монета «Мир Живописи. Карл Брюллов», 1 доллар, в коробке	15	535 329,6	8 029 944
2	Монета «Мир Живописи. Альфонс Муха», 1 доллар, в коробке	15	535 329,6	8 029 944
3	Монета «Мир Живописи. Василий Перов», 1 доллар, в коробке	15	529 287	7 939 305
4	Монета «Беловежский национальный парк», 20 квача, в коробке	15	508 026	7 620 390
5	Монета «Ахалтекинская лошадь», 20 рублей, в блистере	15	561 402,3	8 421 035
6	Денежные призы	75	850 580	63 793 500
Итого			103 834 118	103 834 118

10. Место, дата, время и порядок розыгрыша призового фонда, порядок определения выигрышных участников рекламной игры.
К моменту розыгрыша данные об участниках Игры формируются в Список Участников. Каждому участнику Игры в Списке Участников последовательно присваивается индивидуальный порядковый номер по дате и времени транзакции. Все порядковые номера имеют одинаковую разрядность.
Для проведения розыгрыша используется специальный вращающийся барабан и набор шаров в количестве 10-ти штук с номерами от 0 по 9.
1. В первую очередь разыгрываются денежные призы;
2. Во вторую очередь разыгрываются ценные монеты.

Из состава Комиссии выбирается секретарь для извлечения шаров из барабана.
Определение выигрышных номеров получателей Призов происходит путем их формирования слева направо из номеров шаров, поочередно извлекаемых из барабана.
Для определения цифры первого слева разряда выигрышного порядкового номера секретарь помещает в барабан шары с номерами от 0 по первую слева цифру последнего порядкового номера участника игры в списке. Секретарь извлекает из барабана один шар. Номер извлеченного шара вносится в протокол и записывается в первый слева разряд формируемого выигрышного номера.
После этого в барабан загружаются все десять шаров, шары перемешиваются, и из барабана извлекается шар, номер которого определяет цифру следующего разряда выигрышного номера. Номер шара вносится в протокол, производится проверка на наличие полученной комбинации цифр разрядов в соответствующих разрядах порядковых номеров в Списке Участников и при наличии совпадения выпавший номер шара записывается в соответствующий разряд выигрышного номера. В противном случае извлеченный шар не возвращается в барабан, и секретарь извлекает следующий шар. Шары извлекаются до тех пор, пока полученная комбинация цифр разрядов не попадет в диапазон соответствующих разрядов порядковых номеров в Списке Участников.

Даты проведения розыгрышей:

№ розыгрыша	Дата и время проведения розыгрыша	Условия участия	Разыгрываемые призы
1	10 июня 2013 г. в 11.00	Первый розыгрыш проводится среди Участников, которые совершили безналичную операцию по оплате товаров (услуг) на сумму более 86 700 белорусских рублей с использованием банковской платежной карточки Visa на территории Республики Беларусь в период с 5 июня 2013 г. по 30 июня 2013 г. включительно	15 монет «Мир Живописи. Карл Брюллов», 1 доллар, в коробке стоимостью 535 329,6 белорусских рублей каждая; 15 денежных призов в размере 850 580 белорусских рублей каждый
2	12 августа 2013 г. в 11.00	Второй розыгрыш проводится среди Участников, которые совершили безналичную операцию по оплате товаров (услуг) на сумму более 86 700 белорусских рублей с использованием банковской платежной карточки Visa на территории Республики Беларусь в период с 01 июля 2013 г. по 31 июля 2013 г. включительно	15 монет «Мир Живописи. Альфонс Муха», 1 доллар, в коробке стоимостью 535 329,6 белорусских рублей каждая; 15 денежных призов в размере 850 580 белорусских рублей каждый
3	10 сентября 2013 г. в 11.00	Третий розыгрыш проводится среди Участников, которые совершили безналичную операцию по оплате товаров (услуг) на сумму более 86 700 белорусских рублей с использованием банковской платежной карточки Visa на территории Республики Беларусь в период с 01 августа 2013 г. по 31 августа 2013 г. включительно	15 монет «Мир Живописи. Василий Перов», 1 доллар, в коробке стоимостью 529 287 белорусских рублей каждая; 15 денежных призов в размере 850 580 белорусских рублей каждый
4	10 октября 2013 г. в 11.00	Четвертый розыгрыш проводится среди Участников, которые совершили безналичную операцию по оплате товаров (услуг) на сумму более 86 700 белорусских рублей с использованием банковской платежной карточки Visa на территории Республики Беларусь в период с 01 сентября 2013 г. по 30 сентября 2013 г. включительно	15 монет «Беловежский национальный парк», 20 квача, в коробке стоимостью 508 026 белорусских рублей каждая; 15 денежных призов в размере 850 580 белорусских рублей каждый
5	11 ноября 2013 г. в 11.00	Пятый розыгрыш проводится среди Участников, которые совершили безналичную операцию по оплате товаров (услуг) на сумму более 86 700 белорусских рублей с использованием банковской платежной карточки Visa на территории Республики Беларусь в период с 01 октября 2013 г. по 31 октября 2013 г. включительно	15 монет «Ахалтекинская лошадь», 20 рублей, в блистере стоимостью 561 402,3 белорусских рублей каждая; 15 денежных призов в размере 850 580 белорусских рублей каждый

Розыгрыши Призового фонда проводятся открыто в присутствии Комиссии в здании ОАО «БПС-Сбербанк» по адресу: 220005, г. Минск, б-р имени Мулявина, 6.

11. Срок и способ информирования выигрышных участников.
После проведения розыгрышей Организатор уведомляет победителей о выигрыше призов по почте и телефону не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента проведения розыгрыша.
Денежная компенсация стоимости приза (монет) не производится.
Получатель приза не вправе передать право на получение приза другому лицу.
Денежная часть Приза зачисляется Организатором на текущий (расчетный) счет с использованием банковской платежной карточки получателя Приза в течение 15 рабочих дней после проведения розыгрыша.
Призы (монеты) будут выдаваться в отделениях ОАО «БПС-Сбербанк» по месту оформления банковских платежных карточек Visa с 11.07.2013 г. по 21.11.2013 г. Для получения призов необходимо предъявить Организатору паспорт либо вид на жительство. Фактом получения победителем приза, является акт передачи приза, подписанный победителем.
В случае отказа победителя от получения приза, неполучения приза в установленном порядке и сроки либо невыполнения условий его получения приза остается у Организатора и используется по своему усмотрению.

12. Порядок информирования об условиях и результатах Игры.
Правила проведения Игры вместе с реквизитами государственной регистрации публикуются до начала Игры в газете «Звязда», а также размещаются на сайте Организатора www.bps-sberbank.by.
Информация о результатах розыгрыша публикуется до 30 ноября 2013 года в газете «Звязда», а также размещается на сайте Организатора www.bps-sberbank.by. Телефон для справок: контакт-центр 148, стационарная сеть (017) 289-41-48.

13. Общие условия рекламной игры.
Принимая участие в Рекламной игре, участник подтверждает свое ознакомление и согласие с Правилами и со всеми условиями участия в Рекламной игре.
Налогообложение призов производится в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Рекламной игры, а также результаты проведения Рекламной игры будут считаться окончательными и будут распространяться на всех участников.
Результаты игры будут являться окончательными и не могут быть оспорены.
Участники Рекламной игры, претендующие на получение приза, обязаны заполнить и подписать все необходимые документы, предоставляемые Организатором Рекламной игры для получения призов.
Все возможные претензии участников в отношении организации и условий передачи призов должны быть адресованы непосредственно Организатору Рекламной игры по адресу: 220005, г. Минск, б-р имени Мулявина, 6.
Организатор не вступает в споры между участниками относительно определения собственника выигранного приза и/или претендентов на получение приза.
Информацию об условиях участия и проведения Рекламной игры можно получить по телефону «горячей линии» 148 с 10.00 до 17.00 в рабочие дни.

Свидетельство о государственной регистрации № 2190 от 28.05.2013, выдано Министерством торговли Республики Беларусь.